

М Парадаксальна, але факт: расходы на харчаванне дзяцей у Астрэвскай гімназіі №1 у параўнанні са студзнем гэтага года скараціліся прыкладна на 30 працэнтаў, аднак харчаванне... стала больш якасным.

М Доўгія гады сельскія месцы апошняга спачыну не мелі (і не маюць сёння) свайго гаспадара (на афіцыйнай мове — балансаўтрымальніка), які б мог укладваць рэальныя сродкі ў іх добраўпарадкаванне. І нават закон, прыняты ў 2002 годзе, не вырашыў гэтую праблему.

М Што адбываецца з малым, у якога няма роднага і блізкага чалавека? Хто яго пашкадуе? Хто яму падарыць надзею на тое, што яно зможа зноў стаць здаровым? Кажуць, што дзеці-сіроты моцныя ад таго, што ім няма на каго спадзявацца. **СТАР 4**

М Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА І УЛАДЗІМІР ПУЦІН АБМЯРКУЮЦЬ У МІНСКУ ПЫТАННІ РАЗВІЦЦА БЕЛАРУСКАЙ КАЛІЙНАЙ КАМПАНІІ

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка 29 мая правёў рабочую сустрэчу з генеральным дырэктарам ЗАТ «Беларуская калійная кампанія» Валерыем Івановым.

Абмяркоўваюць стан спраў у кампаніі з улікам тых патрабаванняў, якія агучыў кіраўнік дзяржавы ў ходзе назначэння Валерыя Іванова на гэту пасаду.

На сустрэчы, у прыватнасці, размова ішла аб фінансава-эканамічнай дзейнасці, удасканаленні механізму продажу прадукцыі, кадравым патэнцыяле, а таксама ў цэлым перспектывах прадпрыемства.

У кантэксце перспектывы развіцця кампаніі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што гэта тэма будзе разглядацца ў ходзе візіту ў Беларусь Прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна.

«Гэта адно з пытанняў, якое я хацеў бы абмеркаваць з Прэзідэнтам Расіі ў час яго візіту ў Беларусь — у плане ўзмацнення нашай сумеснай работы па рэалізацыі калійных угнаенняў, а можа, і пашырэння гэтай кампаніі, перадачы ёй большых функцый па рэалізацыі азотных, фосфарных угнаенняў, падключэнні да гэтага аб'ёмаў расійскай кампаніі. Вось з такога пункту гледжання абмеркаваць з расійскім Прэзідэнтам, як мы будзем дзейнічаць. Таму што аб'ём, які праходзіць праз калійную кампанію, вельмі вялікі — каля \$3 млрд толькі беларускага боку і столькі ж — расійскага. На нафце столькі буйня кампаніі не зарабляюць, колькі на продажы калійных угнаенняў. Таму пытанне існавання сумеснай кампаніі — гэта не пытанне, яна павінна існаваць, павінна ўзмацняцца, развівацца. У якім напрамку — гэта мы абмяркуем з Прэзідэнтам Расіі, у плане таго, ці ёсць зацікаўленасць у расійскага боку працаваць у гэтым напрамку. У нас, зразумела, такая зацікаўленасць ёсць», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

БЕЛАРУСІ І НОВАСІБІРСКАЙ ВОБЛАСЦІ ТРЭБА РАЗВІВАЦЬ СУПРАЦОЎНІЦТВА Ў ВЫСОКАТЭХНАЛАГІЧНЫХ І НАВУКАЁМІСТЫХ ГАЛІНАХ

Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з губернатарам Новасібійскай вобласці Расіі Васілём Юрчанкам, перадае БЕЛТА.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў сучасных эканамічных умовах на простых тавараабменных аперацыях далёка не паедзеш. Ён адзначыў, што яшчэ з савецкіх часоў дзясяткі беларускіх і новасібійскіх прадпрыемстваў былі звязаныя цеснымі кааперацыйнымі адносінамі. «І калі тады размова ішла аб пастаўках асобных камплектаў, вузлуў і агрэгатаў, то на цяперашнім этапе трэба выводзіць супрацоўніцтва на якасна новы ўзровень», — падкрэсліў Прэзідэнт. Кіраўнік дзяржавы лічыць, што трэба развіваць двухбаковыя практыкі, заснаваныя на аб'яднанні рэсурсага, вытворчага, навукова-тэхнічнага і кадравага патэнцыялу. «Яны (двухбаковыя практыкі) — **Займава БЕЛТА**, павінны быць нацэлены на выпуск высокатэхналагічнага і навукаёмкага прадукту, які канкуруе на рынках трэціх краін», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт адзначыў, што з фарміраваннем Мытнага саюза і запускам Адзінай эканамічнай прасторы створаны спрыяльныя ўмовы для інтэграцыі эканомік. Пры гэтым практычна адсутнічаюць перашкоды для развіцця двухбаковых адносін. «Цікаваць з пункту гледжання вытворчай кааперацыі могуць мець сумесныя практыкі ў галіне пасажырскага транспарту, сельскагаспадарчай тэхнікі, аграпрамысловай перапрацоўкі», — лічыць кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на навуковыя дасягненні Новасібійскай вобласці. «Знакаміты Акадэмігарод з'яўляецца адным з буйнейшых сусветных навуковых цэнтраў і аб'ядноўвае рэсурсы чатырох расійскіх акадэміі навук», — адзначыў беларускі лідар, падкрэсліўшы, што Беларусь ёсць чым ганарыцца ў навукова-тэхнічнай сферы.

«Нам вельмі выгадна супрацоўнічаць з вучонымі гэтага рэгіёну. Лічу, нам трэба неяк вылучыць гэты напрамак як асаблівы, таму што і ваша эканоміка цяпер грунтуецца на навуковых дасягненнях, і наша. Мы вызначылі, што не можа быць росту ні ў нас, ні ў вас, калі мы не заснаваны на навуцы высокіх дасягненняў», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Прэзідэнт Беларусі прапанаваў вызначыць сумесны пералік канкрэтных навукова-тэхнічных напрамкаў, якія ўяўляюць узаемную цікавасць. «Іх рэалізацыю варта зрабіць адным з прыярытэтаў супрацоўніцтва Беларусі і Новасібійскай вобласці», — ужо ўзбудзіў кіраўнік дзяржавы. Ён таксама адзначыў, што супрацоўніцтва з расійскімі рэгіёнамі заўсёды было важным для Беларусі і асабліва дапамагала ў тых часах, калі ўзніклі цяжкасці на ўзроўні кіраўніцтва Беларусі і Расіі. Новасібійская вобласць, паводле яго слоў, з'яўляецца адным з важнейшых гандлёвых партнёраў Беларусі сярод рэгіёнаў Сібіры, Урала і Далёкага Усходу.

СТАР 2

ДОЎСКИ СКАЛАДРОМ



Фота Андрэя КЕШУКОВА

Адзіны сярод устаноў адукацыі Беларусі вонкавы скаладром створаны ў гімназіі г.п. Доўск Рагачоўскага раёна. Ён узнік пры падтрымцы ААН у рамках праекта па развіцці міжнароднай доследнай і інфармацыйнай сеткі па Чарнобылі і стаў добрай базай для фізічнага развіцця і загартоўкі падлеткаў. Створаны клуб «Ліга», у якім займаюцца больш за трыццаць дзяцей. Наведаць гэты штучны скаладром могуць таксама ўсе ахвотныя жыхары гарпасёлка. Заняткі праходзяць пад абавязковым наглядом трэнеру.

— Нашы навучэнцы набываюць вопыт, які можа спатрэбіцца не толькі для ўзыходжання на горныя вяршыні, але і ў прафесійнай выратавальніцкай, у прамысловым альпінізме, — растлумачыў вартасці школьнага скаладрама адзін з трэнераў гімназіі Андрэй Селядцоў.

Дзмітрый Мядзведзеў з аптымізмам ацэньвае будучыню беларуска-расійскіх адносін

Аб гэтым ён заявіў учора на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Беларусі Міхаілам Мясніковічам, перадае БЕЛТА.

На думку кіраўніка расійскага ўрада, расійска-беларускія адносіны сёння перажываюць вельмі добры час. Акрамя таго, што ёсць палітычнае разуменне па ўсіх пытаннях, ёсць поспехі і ў эканоміцы: расце тавараабарот, па выніках мінулага года ён наблізіўся да ўзроўню \$40 млрд. «Гэта вынік актыўнай работы дзвюх дзяржаў, урадаў, прадпрыемстваў і прадпрыемстваў і стварэння Мытнага саюза, — сказаў Дзмітрый Мядзведзеў. — Я гляджу ў будучыню з аптымізмам і рады магчымасці абмеркаваць бягучае жыццё, карыстаючыся фарматам сустрэчы кіраўнікоў урадаў СНД».

Дзмітрый Мядзведзеў дадаў, што маючы адбыцца візіт у Беларусь Уладзіміра Пуціна — гістарычная падзея для развіцця адносін паміж дзвюма краінамі, паколькі гэта яго першы візіт за мяжу на пасадзе прэзідэнта. Кіраўнік расійскага ўрада запрасіў Міхаіла Мясніковіча наведаць Санкт-Пецярбург 15 чэрвеня для абмеркавання перспектывы развіцця гандлёва-эканамічных адносін у фармаце Мытнага саюза.

У сваю чаргу прэм'ер-міністр Беларусі пацвердзіў гатоўнасць удзельнічаць у гэтым мерапрыемстве.

ВЫНІКАМ РЭФАРМАВАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МЕДЫЯПРАСТОРЫ БУДЗЕ СТВАРЭННЕ ЯКАСНАГА ІНФАРМАЦЫЙНАГА ПРАДУКТУ

VII Беларускае медыяфорум «Партнёры ў імя будучыні: мадэлі новай эпохі» працягвае працаваць. Учора адбылося пленарнае пасяджэнне.

Уладзімір МАКЕЙ, кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, падчас пасяджэння заявіў: «Я ўпэўнены, што дыскусійная пляцоўка медыяфоруму лепш, чым іншыя, падыходзіць для канструктыўнага супрацоўніцтва і выпрацоўкі агульных падыходаў па ўдасканаленні адзінай прасторы». Цяперашні форум, па яго словах, будзе ўдзельнічаць у рашэнні праблемы сучаснасці ва ўмовах фарміравання новых геапалітычных і эканамічных рэалій, будзе прааналізавана роля ў гэтых працэсах сродкаў масавай інфармацыі. «Сёлета форум прысвечаны асэнсаванню той новай эпохі, у якой усё мы аказаліся сёння, выклікаў, пагроз, магчымасцяў, а таксама канкрэтных сцэнарыяў развіцця падзей і той ролі, якую ў гэтых сцэнарыях можа адыграць медыясупольнасць. Называць гэтую эпоху можна па-рознаму: постсучаснасць, шматпалярны свет і гэтак далей. Але адно дакладна: на нашых ваках адбываецца радыкальнае змяненне свету. Аднак чалавечта да гэтага аказалася не падрыхтавана», — лічыць Уладзімір Макей. Ён засяродзіў увагу на працэсах інтэграцыі і яе перавагах: «Відавочна, што інтэграцыя дазваляе, у тым ліку Беларусі, менш бялічча пераадоўваць наступствы сусветнага крызісу, стварае неабходныя прадумовы

для ўстойлівага развіцця ўсіх удзельнікаў інтэграцыйных аб'яднанняў». Кіраўнік Адміністрацыі адзначыў, што інтэграцыя засноўваецца не толькі на эканамічным аспектах, але і на духоўна-каштоўнаснай агульнасці. «Выбудоваўчы будучыню, мы не павінны забываць, якая ў нас гісторыя. А гісторыя ў нас агульная», — сказаў ён аб еўрапейскай

— Еўрапейскай саюз». На ўсходзе ж краіны АЭП мяжуюць з Кітаем, які вельмі імкліва развіваецца. Кіраўнік Адміністрацыі падкрэсліў, што інтэграцыйныя структуры павінны не раз'ядноўваць, а аб'ядноўваць кантынент. «Надаўна Прэзідэнт выказаў ідэю інтэграцыі інтэграцый: «Яе мэта — стварэнне агульнай эканамічнай прасторы ад Лісабона да Уладзівастока».

Па словах Уладзіміра Макей, зараз у Беларусі ідзе праца па стварэнні ўзбудзітых медыяструктур, якія будуць прадстаўляць вялікую рэспубліканскую друкаваную выданні. Замест некалькіх рэдакцыйных сегментаў зоймуць два медыяхолдынгі — грамадска-палітычны і культуралагічны. «Вынікам рэфармавання павінен стаць выпуск якаснага сучаснага інфармацыйнага прадукту. Будзем рады, калі вы дапамажце нам парадамі, падкажаце найбольш дакладныя шляхі развіцця нашай прэсы», — звярнуўся кіраўнік Адміністрацыі да ўдзельнікаў медыяфоруму.

Уладзімір Макей закрэпіў і пытанне аб тым, што сучасная медыясфера патрабуе якасных аналітычных матэрыялаў: «Патрэба ў сур'ёзнай аналітыцы, як эканамічнай, так і іншай, звязана не толькі з неабходнасцю прадставіць інтарэсы краін, якія інтэгруюцца, на міжнародным узроўні. Гэта надзвычай актуальна і для ацэнкі ўнутранага становішча, канцэнтрацыі ўвагі грамадства на вырашэнні надзвычайных пытанняў».

СТАР 2



І ўпраўлення культуры Мінскага аблвыканкама. Сёння, 30 мая, — другі этап творчага праекта. Пісьменнікі і журналісты правядуць шэраг сустрэч на Маладзечаншчыне.

ШЛЯХАМІ КУПАЛЫ

Газеты «Звязда», «Мінская праўда» і Мінскае абласное адрэацыянальнае Саюза пісьменнікаў Беларусі ў Год кнігі праводзяць літаратурную вандроўку «Шляхамі Купалы». Акцыя ладзіцца пры падтрымцы ладунага ўпраўлення ідэалагічнай работы

Цэнтральным мерапрыемствам стане «круглы стол» на тэму «У яго радках і тваё жыццё», які прысвечаны 130-й гадавіне з дня нараджэння Янкі Купалы і пройдзе ў Маладзечанскай цэнтральнай раённай бібліятэцы імя М. Багдановіча. Маладзечанка і ваколіцы цесна звязаны з лёсам народнага песняра. Краязнаўцы і пісьменнікі, уладжэнцы краю, шмат зрабілі дзеля ўшанавання памяці Янкі Купалы. Да ўдзелу ў сустрэчы, якая пачнецца а 11-й гадзіне, запрашаюцца маладыя літаратары, бібліятэкары, настаўнікі і вучні, усе, каму дорага роднае беларускае слова. А яшчэ ўдзельнікі вандроўкі наведаюць Яхімоўшчыну, Радашковічы, Вязынку, іншыя кропкі на літаратурна-краязнаўчай карце Маладзечаншчыны.

І ЗНОЎ МЕСЦАМІ ДОЖДЖ

На гэтым тыдні прагназуецца няўстойлівае надвор'е, паведаміла рэдакцыя спецыяліст Рэспубліканскага гідрометцэнтра Мінпрыроды Вольга Фадатова.

Сёння на тэрыторыю Беларусі завітаюць атмасферныя франты з боку Балтыйскага мора, які прынесуць кароткачасовы дажджы, а магчыма, і навальніцы. А вось у чацвер наша краіна трапіць у зону павышанага атмасфернага ціску, якая была сфарміравана свежымі паветранымі масамі Скандынаўскага паўвострава. Пахаладае. Уначы без ападкаў, аднак тэмпература паветра будзе не больш за плюс 3—10 градусаў. Удзень у асобных раёнах невялікі дажджы і 13—20 цяпла.

У першы дзень лета чарговы атмасферны фронт прынясе ападкаў уначы ў заходніх рэгіёнах, а ўдзень — і ў цэнтральных раёнах, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ўначы на пятніцу плюс 4—11 градусаў, удзень — 14—21 цяпла, а ў Брэскай і Гомельскай абласцях — да плюс 24. У суботу мы зноў трапім у зону паніжанага ціску, таму часам будзе ісці дождж, месцамі навальніца.

Сяргей КУРКАЧ.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПДЗЕЙ

ПАДЗЕННЕ ЦЭН НА ЗОЛАТА ЎСТАНАВІЛА РЭКОРД З 1999 ГОДА

Падзенне цэн на золата ў апошнія месяцы аказалася самым доўгім з 1999 года. Золата зніжаецца ў кошыце чацвёрты месяц запар, хоць з пачатку года тройскае унцыя ўсё ж такі вярнула на 0,7%. Золата таннее з-за ўмацавання долара, у той час як фундаментальныя фактары спрыяюць павышэнню яго кошту.

У ВАТЫКАНЕ ІДЗЕ ЖОРСКАЯ БАРАЦЬБА ЗА ЎЛАДУ?

У Ватыкане ідзе барацьба за ўладу і робіцца спробы звернуць дзяржаўнага сакратара Тарчызіа Бертоне і нават падарваць пазіцыі самога Папы Рымскага Бенедыкта XVI. Па словах эксперта газеты «Fatto Quotidiano» Марка Паліці, які кюрэруе звязаныя з Ватыканам тэмы, нядаўня ўдэці сакрэтных дакументаў Ватыкана, якія выклікалі шырокі грамадскі рэзананс, былі справакаваны спецыяльна для таго, каб дыскрэдытаваць Т. Бертоне. «Усе дакументы, якія трапілі ў рукі журналістаў, так ці інакш былі звязаны з Т. Бертоне», — растлумачыў эксперт у інтэрв'ю агенству АФП. «Усё гэта было зроблена з мэтай нанесці ўдар па яго рэпутацыі і прызначыць новага дзяржаўнага сакратара. Група кардыналаў ставіць сабе вельмі амбіцыйную мэту — прызначыць новага дзяржаўнага сакратара, а ўслед за гэтым атрымаць ўладу над канклавам і абраць новага Папу з шэрагу сваіх саюзнікаў», — паведаміла выданне. Раней Бенедыкт XVI прызначыў адмысловую камісію для расследавання ўдэчак у СМІ сакрэтных дакументаў, у якіх утрымлівалася інфармацыя аб карупцыі і ўнутраных канфліктах у колах рымскага каталіцкага духавенства. Сярод дакументаў, якія трапілі ў прэсу, таксама былі асобныя лісты Папы Рымскага.

НАЧНЫЯ ЗМЭНЫ ДЛЯ «ЖАВАРАНКАЎ» СМЯРОТНА НЕБЯСПЕЧНЫЯ

Жанчыны, якія працуюць па начах, знаходзяцца ў групе рызыкі развіцця раку. Згодна з інфармацыяй Daily Mail, адпаведная рызыка павышаецца на 40%. Калі ж жанчына мае больш за дзве начныя змены на тыдзень, то рызыка ўзрастае ў два разы. Мяркуючы па ўсім, тут вінаваты гармон, які звычайна стрымлівае ўзнікненне пухлін. Мабыць, парушэнне нармальнага графіка сну ўплывае на яго. Дацкае ракавае таварыства абследавала больш за 18500 жанчын, якія служылі ў арміі ў 1964—1999 гадах. Аналіз дазволіў зрабіць наступныя высновы: начная праца была звязана з 40%-й рызыкай развіцця раку грудзей. Падваенне рызыкі адбывалася, калі жанчына працавала некалькі раз у тыдзень у ноч на працягу мінімум шасці гадоў. У падобным рэжыме, але па прыродзе яна была «жаваранкам», рызыка развіцця раку ўзрастала ў чатыры разы.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ЕЎРАПЕЙЦЫ НЕ ЛЮБЯЦЬ ЕЎРА, АЛЕ НЕ ГАТОВЫ АД ЯГО АДМОВІЦА

Аптымізм жыхароў пяці дзяржаў еўразоны, уключаючы Грэцыю, паказала, што яны не лічаць адзіную валюту станючым фактарам для эканоміі сваіх краін, але, тым не менш, не гатовы вярнуцца да ранейшых нацвалот, піша «New York Times». Аптымізм прадставіўся ў 8 краінах Еўрасаюза, дзе пражываюць больш за 75% з насельніцтва эканамічнага блока. Еўразону прадставілі Германія, Францыя, Італія, Іспанія і Грэцыя, астатні ЕС — Вялікабрытанія, Польшча і Чэхія. Менавіта ў Грэцыі значны працэнт удзельнікаў сцвярджае, што краіна была аслаблена еўрапейскай эканамічнай інтэграцыяй. І менавіта ў Грэцыі назіраецца самая высокая падтрымка членства ў еўразоне — 71% аптытных. Найбольш нізкую падтрымку еўра прадэманстравалі італійцы: усяго 52% аптытных выказаліся на карысць адзінай валюты. Спрыяць яны ўплыву адзінай валюты на эканамічнае развіццё краіны прызналі 46% грэкаў, 30% італьянцаў і 31% французцаў. У Польшчы на тое ж пытанне станоўча адказалі 48% рэспандэнтаў (супраць 63% у 2009 годзе), у Чэхіі — 28% (45% у 2009 годзе).

КОРАТКА

У Беларусі колькасць дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў на пачатку 2012 года склала 1 млн 730,9 тыс. чалавек. Паводле даных дэмаграфічнай статыстыкі, дзяцей ва ўзросце да 7 гадоў налічалася на пачатку года 717,1 тыс. чалавек, дзяцей ва ўзросце 7-14 гадоў — 712,5 тыс., падлеткаў ва ўзросце 15-17 гадоў — 301,3 тыс. чалавек. У параўнанні з пачаткам 2000 года колькасць дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў у цэлым па рэспубліцы зменшылася на 661 тыс. чалавек (на 27,6 працэнта).

У Мінску 30 мая і 9 чэрвеня будзе абмежавана рэалізацыя піва і слабаалкагольных напіткаў з аб'ёмнай доляй этылавага спірту не больш за 7 працэнтаў у сувязі з правядзеннем ўрачышых мерапрыемстваў у сталічных устаноў адукацыі, прысвечаных заканчэнню навучальнага года, а таксама ў мэтах забеспячэння належнага грамадскага парадку і беспякі, папярэджання надзвычайных сітуацый. Абмежаванні будуць дзейнічаць 30 мая з 12.00 да 23.00 і 9 чэрвеня з 15.00 да 8.00 і 10 чэрвеня. Яны не закрануць аб'екты грамадскага харчавання.

ШТО ВЫ БУДЗЕЦЕ ЧЫТАЦЬ ГЭТЫМ ЛЕТАМ?



Галіна КРАЎЧАНКА, дырэктар бібліятэчнай сістэмы горада Магілёва: — Гэтае лета пачну з новай кнігі Аляксандра Марыніна «Бой тыграў у даліне». Я ўжо чытала пра гэты твор добрыя водгукі. Дасюль кнігі Марыніна мяне не расчароўвалі, таму чакаю шмат цікавага.



Яшчэ адну кнігу Марыніна параю і мужчынам — «Погляд з вечнасці». Гэта зусім іншы кірунак, філасофскі, і там няма нічога падобнага на дэтэктывы з Каменскай. Кніга па-сапраўдному захоплівае, і час на яе чытанне дакладна не будзе змарнаваны. Жанчынам, якія прыглядаюцца да «летняй» літаратуры, параю апошняю кнігу Наталлі Батраковай «Міг Бяссонцаў». Гэта новая кніга папулярнай беларускай пісьменніцы, і я не пашкадавала грошай, каб яе набыць. У нашай цэнтральнай бібліятэцы ў Магілёве ёсць толькі адзін яе асобнік, і чарга на чытанне вялікая.

Тацяна КРАСОЎСКАЯ, настаўніца беларускай мовы на грамадскіх пачатках:

— Вырасла, што лета я прысвечваю Уладзіміру Караткевічу і яго непаўторным творам. Я «падсела» на гэта яшчэ з «Каласоў пад сярпком тваім», цяпер чытаю «Чорны замак Альшанскі». Буду чытаць усяго Караткевіча, і нават перачытаю тое, з чым пазнаёмілася раней, калі была студэнткай. Мне падабаюцца яго творы за праўду жыцця, сардэчнасці і цудоўно, жывую беларускую мову.

З ужо прачытанага яшчэ таксама параю кнігу Людмілы Рублеўскай «Золата забытых магіл». Проста немагчыма адравацца! Кожную вольную хвіліну аддаю чытанню. Гэты твор трывае цябе ад першай да апошняй старонкі. А яшчэ Людміла пісаць пра каханне вельмі проста і, разам з тым, вельмі велічна.



Андрэй СКОРАБАГАТАЎ, галоўны рэдактар студыі тэлебачання Телерадыёкампаніі «Магілёў»:

— Улетку я люблю чытаць кнігі, у якіх ёсць усмешка, няхай часам і з сумам. Напрыклад, украінскія творы Гогаля «Вечары на хутары бліз Дзіжнікі» і «Міргарад». Вельмі люблю адсюль апавяданні Бабеля. Мне падаецца, што са старонак гэтых кніг ідзе водар летніх траў, яны поўныя слякты, а ў Бабеля да гэтага дадаецца яшчэ і марская свежасць. А вось сваіх сяброў з інтэрнэту «Жывога Чапосіла» я пазнаёміў з творчасцю Васіля Быкава, і цяпер расіяне, латышы, жыхары Канады і Францыі смакуюць «У тумане», «Сотнікаў», «Дажыць да світання», якія дазваляюць адпачыць, настройваюць на пазітыўнае мысленне. І тут лепшы з лепшых — англічанін Вудхаўс. Гэты брытанскі пісьменнік сярэдзіны мінулага стагоддзя стварыў забаўны персанажы, якія пастаянна трапляюць у камічныя сітуацыі, але з лёгкасцю з іх выкручваюцца. Напрыклад, галоўны дзвіг жывярэаднага валацугі Берці Вустэра — заўсёды трэба бачыць светлы бок хмаркі. Чаго я ўсім і жадаю.

Ілона ІВАНОВА.



БЕЛАРУСІ І НОВАСІБІРСКАЙ ВОБЛАСЦІ ТРЭБА РАЗВІВАЦЬ СУПРАЦОЎНІЦТВА...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Дзякуючы сумесным намаганням у мінулым годзе ўзаемны тавараабарот Беларусі і Новасібёрскай вобласці вырас у 1,7 раза ў параўнанні з 2010 годам і склаў больш за 200 млн долараў ЗША. Дадатная дынаміка тавараабароту захоўваецца і ў гэтым годзе. Значную долю беларускага экспарту ў Новасібёрскую вобласць складаюць пастаўкі прадукцыі машынабудавання. «Нашы прадпрыемствы гатовы і ў далейшым забяспечваць патрэбнасці вашага рэгіёну ў любой тэхніцы, якую мы вырабляем», — запэўніў расійскі гасцей Прэзідэнт Беларусі.

Кіраўнік дзяржавы таксама станюча ацаніў ідэю стварэння Савета дзелавога супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Новасібёрскай вобласцю. «Беларусь ужо мае вопыт узаемавыгаднага функцыянавання падобных сумесных структур, шэраг якіх створаныя намі з важнейшымі контрагентамі з ліку не толькі расійскіх рэгіёнаў, але і па ўсім свеце», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Звяртаючыся да прадстаўнікоў дэлегацыі з Новасібёрскай вобласці, Прэзідэнт Беларусі падкрэсліў, што наша краіна прылічае гэты рэгіён Расіі да надзейных і перспектывных партнёраў. Аляксандр Лукашэнка выказаў надзею, што візіт дэлегацыі, у склад якой уваходзіць шмат прадстаўнікоў бізнэсу Сібіры, будзе садзейнічаць далейшаму развіццю супрацоўніцтва Беларусі не толькі з Новасібёрскай вобласцю, але і ў цэлым з Расійскай Федэрацыяй.

Новыя зборачныя вытворчасці беларускай тэхнікі могуць быць створаны ў Новасібёрскай вобласці Расіі. Аляксандр Лукашэнка зрабіў акцэнт на неабходнасці вызначэння канкрэтных праектаў, накіраваных на актывізацыю супрацоўніцтва з Новасібёрскай вобласцю. Адною з пляцовак для гэтага можа стаць прадпрыемства «Сібсельмаш».

«Ёсць патэнцыял гэтай пляцоўкі, і там можна арганізаваць вытворчасць сельгасмашын. І не толькі на гэтай пляцоўцы, — адзначыў Васіль Юрчанка. — Мы з задавальненнем адпрацавалі б праект зборкі, а потым, можа, і вытворчасці якіх-небудзь камплектуемых з разлікам на усходнюю частку Расіі, Казахстан, Кітай».

«Ваша праўда — гэта цэлы рэгіён», — пагадзіўся кіраўнік дзяржавы.

«Нам, Беларусі і Расіі, не трэба канкурураваць там, дзе не трэба. Нам трэба дапаўняць адно аднаго і аб'ядноўваць канкурэнтныя перавагі. Тады мы большага дасягнем. Агульных падыходаў вельмі шмат», — лічыць губернатар.

Паводле яго слоў, Новасібёрская вобласць з'яўляецца адным з буйнейшых спажываўцоў прадукцыі некаторых беларускіх прадпрыемстваў, у першую чаргу Мінскага трактарнага заводу: «За мінулы год Новасібёрская вобласць набыла 800 машын розных класаў, а Сібірская федэральная акруга — 2,5 тыс. машын».

На думку Васіля Юрчанкі, трэба актыўней выкарыстоўваць патэнцыял машынабудуўнічага комплексу Новасібёрскай вобласці. У прыватнасці, ён прапанаваў задзейнічаць яго для сумеснай вытворчасці сельгаскаспадарчай тэхнікі на ўзаемавыгадных умовах.

Яшчэ адзін перспектывны напрамак — супрацоўніцтва ў будаўнічай сферы. Беларусь можа падзяліцца сваімі напрацаўнікамі ў праектаванні, мадэрнізацыі і рамонце будынкаў. Ёсць зацкаўленасць у вывучэнні вопыту Новасібёрскай вобласці і з беларускага боку. Так, нядаўна былі ўведзены ў строй сучасны выставачны комплекс «Сібэкспазіцэнтр». «Нам гэта цікава, мы таксама стварам выставачны цэнтр, і нам цікава ваш вопыт будаўніцтва», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

У час сустрэчы таксама былі падрабязна абмеркаваны магчымасці па аб'яднанні навуковых патэнцыялаў Беларусі і Новасібёрскай вобласці.

Паводле слоў дырэктара інстытута лазернай фізікі Сібірскага аддзялення Расійскай акадэміі навук Сяргея Багаева, вялікая ўвага ўдзяляецца работам па стварэнні новых прарыўных тэхналогій. «У гэтай частцы вельмі мэтазгодны ўдзел вучоных НАН Беларусі», — адзначыў ён і прапанаваў стварыць спецыяльную рабочую групу, якая зоймецца прапрацоўкай магчымасцяў для ўзаемадзейнення па такіх прарыўных напрамках.

Кіраўнік дзяржавы даручыў старшынё Прэзідыума НАН Беларусі Анатолю Русецкаму грунтоўна вывучыць гэта пытанне ва ўзаемадзейні з расійскімі калегамі.

ВЫНІКАМ РЭФАРМАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МЕДЫЯПРАСТОРЫ БУДЗЕ СТВАРЭННЕ ЯКАСНАГА ІНФАРМАЦЫЙНАГА ПРАДУКТУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Рыгор РАПОТА, дзяржаўны сакратар Саюзнай дзяржавы, таксама падтрымаў тэму «партнёрства ў імя будучыні». Ён сказаў, што мы ўсе жывём у вельмі вузкай прасторы — планеце Зямля і мы ўсё павінны дзяляцца адзін аднаму і супрацоўнічаць.

Армен СМБАЦЯН, выканаўчы дырэктар міждзяржаўнага фонду гуманітарнага супрацоўніцтва краін — удзельніц СНД закрунуў яшчэ адну праблему: «Хацелі бы азначыць адзін з выклікаў, які зараз стаіць перад прафе-



Рыгор РАПОТА.

сіяналамі медыясферы. Гэта недастатковы рэзананс, які мы атрымліваем у СМІ (а значыць, і ў грамадскім меркаванні), на любя, нават самыя

фантастычна паспяховаы ініцыятывы ў сферы гуманітарнага супрацоўніцтва. Затое палітычныя і крымінальныя навіны атрымліваюць найвялікшы рэзананс. І справа тут не толькі ў густах аўдыторыі. Калі кажучы, што журналісты — «чацвёртая ўлада», то, на маю думку памылуюцца. Вы першая, ну максімум другая ўлада. Вы фарміруеце грамадскае меркаванне, а ад гэтага шмат што залежыць. Вы прадстаўнікі эліты вашых дзяржаў. На вас часта арыентуюцца. І ваша задача — неяк прадставіць па-іншаму нас».

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

УЗАЕМАЗАЛЕЖНАСЦЬ ЭКАНОМІКІ І ІНФАРМАЦЫІ

Тэматычныя панэлі медыяфоруму былі прысвечаны эканоміцы, палітыцы і ўласна прэсе

Ужо тое, што перад медыяаўдыторыяй выступалі вядомыя эксперты ў галіне эканомікі дзвюх краін, сведчыць пра значнасць СМІ як у інтэграцыйных працэсах, так і ў эканамічным развіцці Беларусі. Выступоўцы будавалі свае даклады па-рознаму, адны папракалі журналістаў у блізарукасці, іншыя распавядалі пра рызыкі і перавагі інтэграцыі, трэція абзначалі новыя тэмы, але ўсе сыходзіліся ў адным: значэнне інфармацыі ў сённяшнім свеце немагчыма пераацаніць.

— На сучасным этапе самым значным і самым дынамічным інтэграцыйным аб'яднаннем на тэрыторыі краін СНД з'яўляецца Адзінная эканамічная прастора дзяржаў Мылтанага Саюза — Беларусі, Казахстана і Расіі, якая пачала функцыянаваць з 1 студзеня 2012 года, — задаў тон дыскусіі дырэктар Інстытута эканомікі НАН Беларусі Аляксей ДАЙНЭКА. — Удзел Беларусі ў АЭП нясе ў сабе не толькі пазітыўны эффект, але і сур'ёзны рызыкі і выклікі, звязаныя з далучэннем Расіі да Сусветнай гандлёвай арганізацыі і адпаведным узмацненнем канкурэнтнасці з боку вытворцаў трых краін.

Суверэнная дзяржава, якая займае такое геаэканамічнае становішча, як Беларусь, не можа заставацца ў баку ад глабальных працэсаў развіцця, пагадзіліся ўдзельнікі медыяфоруму. Інтэграцыя Беларусі ў сусветную гаспадарку патрабуе асэнсавання неабходнасці змен дзяржаўнага рэгулявання дзеля адаптацыі да новых умоў.

Па словах эканамістаў, Беларусь валодае шэрагам канкурэнтных пераваг, для рэалізацыі якіх мадэрнізацыі і павышэння канкурэнтнасці нацыянальнай эканомікі неабходна выпрацаваць комплекс мер.

На іншай тэматычнай пляцоўцы, прысвечанай выклікам ужо да медыясферы, **галуоны рэдактар газеты «Літоўскай кур'ер» Валерыі ТРАЦЦЯКОЎ**

нае становішча, як Беларусь, не можа заставацца ў баку ад глабальных працэсаў развіцця, пагадзіліся ўдзельнікі медыяфоруму.

Інтэграцыя Беларусі ў сусветную гаспадарку патрабуе асэнсавання неабходнасці змен дзяржаўнага рэгулявання дзеля адаптацыі да новых умоў.

Па словах эканамістаў, Беларусь валодае шэрагам канкурэнтных пераваг, для рэалізацыі якіх мадэрнізацыі і павышэння канкурэнтнасці нацыянальнай эканомікі неабходна выпрацаваць комплекс мер.

На іншай тэматычнай пляцоўцы, прысвечанай выклікам ужо да медыясферы, **галуоны рэдактар газеты «Літоўскай кур'ер» Валерыі ТРАЦЦЯКОЎ**

нае становішча, як Беларусь, не можа заставацца ў баку ад глабальных працэсаў развіцця, пагадзіліся ўдзельнікі медыяфоруму.

Інтэграцыя Беларусі ў сусветную гаспадарку патрабуе асэнсавання неабходнасці змен дзяржаўнага рэгулявання дзеля адаптацыі да новых умоў.

Па словах эканамістаў, Беларусь валодае шэрагам канкурэнтных пераваг, для рэалізацыі якіх мадэрнізацыі і павышэння канкурэнтнасці нацыянальнай эканомікі неабходна выпрацаваць комплекс мер.

На іншай тэматычнай пляцоўцы, прысвечанай выклікам ужо да медыясферы, **галуоны рэдактар газеты «Літоўскай кур'ер» Валерыі ТРАЦЦЯКОЎ**

нае становішча, як Беларусь, не можа заставацца ў баку ад глабальных працэсаў развіцця, пагадзіліся ўдзельнікі медыяфоруму.

Інтэграцыя Беларусі ў сусветную гаспадарку патрабуе асэнсавання неабходнасці змен дзяржаўнага рэгулявання дзеля адаптацыі да новых умоў.

Па словах эканамістаў, Беларусь валодае шэрагам канкурэнтных пераваг, для рэалізацыі якіх мадэрнізацыі і павышэння канкурэнтнасці нацыянальнай эканомікі неабходна выпрацаваць комплекс мер.

На іншай тэматычнай пляцоўцы, прысвечанай выклікам ужо да медыясферы, **галуоны рэдактар газеты «Літоўскай кур'ер» Валерыі ТРАЦЦЯКОЎ**

нае становішча, як Беларусь, не можа заставацца ў баку ад глабальных працэсаў развіцця, пагадзіліся ўдзельнікі медыяфоруму.

Інтэграцыя Беларусі ў сусветную гаспадарку патрабуе асэнсавання неабходнасці змен дзяржаўнага рэгулявання дзеля адаптацыі да новых умоў.

Па словах эканамістаў, Беларусь валодае шэрагам канкурэнтных пераваг, для рэалізацыі якіх мадэрнізацыі і павышэння канкурэнтнасці нацыянальнай эканомікі неабходна выпрацаваць комплекс мер.

На іншай тэматычнай пляцоўцы, прысвечанай выклікам ужо да медыясферы, **галуоны рэдактар газеты «Літоўскай кур'ер» Валерыі ТРАЦЦЯКОЎ**

нае становішча, як Беларусь, не можа заставацца ў баку ад глабальных працэсаў развіцця, пагадзіліся ўдзельнікі медыяфоруму.

Інтэграцыя Беларусі ў сусветную гаспадарку патрабуе асэнсавання неабходнасці змен дзяржаўнага рэгулявання дзеля адаптацыі да новых умоў.

Па словах эканамістаў, Беларусь валодае шэрагам канкурэнтных пераваг, для рэалізацыі якіх мадэрнізацыі і павышэння канкурэнтнасці нацыянальнай эканомікі неабходна выпрацаваць комплекс мер.

На іншай тэматычнай пляцоўцы, прысвечанай выклікам ужо да медыясферы, **галуоны рэдактар газеты «Літоўскай кур'ер» Валерыі ТРАЦЦЯКОЎ**

нае становішча, як Беларусь, не можа заставацца ў баку ад глабальных працэсаў развіцця, пагадзіліся ўдзельнікі медыяфоруму.

Інтэграцыя Беларусі ў сусветную гаспадарку патрабуе асэнсавання неабходнасці змен дзяржаўнага рэгулявання дзеля адаптацыі да новых умоў.

Па словах эканамістаў, Беларусь валодае шэрагам канкурэнтных пераваг, для рэалізацыі якіх мадэрнізацыі і павышэння канкурэнтнасці нацыянальнай эканомікі неабходна выпрацаваць комплекс мер.

На іншай тэматычнай пляцоўцы, прысвечанай выклікам ужо да медыясферы, **галуоны рэдактар газеты «Літоўскай кур'ер» Валерыі ТРАЦЦЯКОЎ**

нае становішча, як Беларусь, не можа заставацца ў баку ад глабальных працэсаў развіцця, пагадзіліся ўдзельнікі медыяфоруму.

Інтэграцыя Беларусі ў сусветную гаспадарку патрабуе асэнсавання неабходнасці змен дзяржаўнага рэгулявання дзеля адаптацыі да новых умоў.

Па словах эканамістаў, Беларусь валодае шэрагам канкурэнтных пераваг, для рэалізацыі якіх мадэрнізацыі і павышэння канкурэнтнасці нацыянальнай эканомікі неабходна выпрацаваць комплекс мер.

На іншай тэматычнай пляцоўцы, прысвечанай выклікам ужо да медыясферы, **галуоны рэдактар газеты «Літоўскай кур'ер» Валерыі ТРАЦЦЯКОЎ**

нае становішча, як Беларусь, не можа заставацца ў баку ад глабальных працэсаў развіцця, пагадзіліся ўдзельнікі медыяфоруму.

Інтэграцыя Беларусі ў сусветную гаспадарку патрабуе асэнсавання неабходнасці змен дзяржаўнага рэгулявання дзеля адаптацыі да новых умоў.

Па словах эканамістаў, Беларусь валодае шэрагам канкурэнтных пераваг, для рэалізацыі якіх мадэрнізацыі і павышэння канкурэнтнасці нацыянальнай эканомікі неабходна выпрацаваць комплекс мер.

На іншай тэматычнай пляцоўцы, прысвечанай выклікам ужо да медыясферы, **галуоны рэдактар газеты «Літоўскай кур'ер» Валерыі ТРАЦЦЯКОЎ**

нае становішча, як Беларусь, не можа заставацца ў баку ад глабальных працэсаў развіцця, пагадзіліся ўдзельнікі медыяфоруму.

Інтэграцыя Беларусі ў сусветную гаспадарку патрабуе асэнсавання неабходнасці змен дзяржаўнага рэгулявання дзеля адаптацыі да новых умоў.

Па словах эканамістаў, Беларусь валодае шэрагам канкурэнтных пераваг, для рэалізацыі якіх мадэрнізацыі і павышэння канкурэнтнасці нацыянальнай эканомікі неабходна выпрацаваць комплекс мер.

На іншай тэматычнай пляцоўцы, прысвечанай выклікам ужо да медыясферы, **галуоны рэдактар газеты «Літоўскай кур'ер» Валерыі ТРАЦЦЯКОЎ**

нае становішча, як Беларусь, не можа заставацца ў баку ад глабальных працэсаў развіцця, пагадзіліся ўдзельнікі медыяфоруму.

Інтэграцыя Беларусі ў сусветную гаспадарку патрабуе асэнсавання неабходнасці змен дзяржаўнага рэгулявання дзеля адаптацыі да новых умоў.

Па словах эканамістаў, Беларусь валодае шэрагам канкурэнтных пераваг, для рэалізацыі якіх мадэрнізацыі і павышэння канкурэнтнасці нацыянальнай эканомікі неабходна выпрацаваць комплекс мер.

На іншай тэматычнай пляцоўцы, прысвечанай выклікам ужо да медыясферы, **галуоны рэдактар газеты «Літоўскай кур'ер» Валерыі ТРАЦЦЯКОЎ**

нае становішча, як Беларусь, не можа заставацца ў баку ад глабальных працэсаў развіцця, пагадзіліся ўдзельнікі медыяфоруму.



Старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Ніна МАЗАЙ і дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Раман МАТУЛЬСКІ.

заклікаў прадстаўнікоў масмедыя розных краін падтрымаць заяву-праэтэст супраць так званага спіса неўзяных беларускіх журналістаў, які быў складзены ў ЕС.

— Гэта сапраўды беспрэцэдэнтны акт, які быў прыняты ў Еўропе, — падкрэсліў ён. — Людзей, якія зарабляюць сабе на хлеб пярком, літаральна пазбавілі працы.

З тым, што сучаснага журналіста немагчыма ўявіць па-за палітычнымі працэсамі, выказаўся

ПРЭЗІДЭНТ ПАВІНШАВАЎ...

...Сяргея ЯРОШЧАНКУ з уступленнем на пасадку губернатара Іркуцкай вобласці

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Сяргея Ярошчанку з уступленнем на пасадку губернатара Іркуцкай вобласці Расійскай Федэрацыі.

...Яўгена КУЙВАШАВА з уступленнем на пасадку губернатара Сяврдлоўскай вобласці

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Яўгена Куйвашава з уступленнем на пасадку губернатара Сяврдлоўскай вобласці Расійскай Федэрацыі.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусі.

■ Фінансы

ЗНІЖЭННЕ СТАЎКІ РЭФІНАНСАВАННЯ ПРАДОЎЖЫЦЦА ПРЫ ЗАХАВАННІ

БЯГУЧАЙ ТЭНДЭНЦЫІ ПА ІНФЛЯЦЫІ

Аб гэтым паведаміла журналістам старшыня праўлення Нацыянальнага банка Надзея Ермакова, перадае БЕЛТА.

«Паводле нашай інфармацыі, інфляцыя за тры тыдні склала 1,1 працэнта. Гэта папярэдняя статыстыка. Мы плаглядым па выніках месяца, і калі такая сітуацыя захавецца на такім узроўні, то ўзнікне магчымасць знізіць яшчэ крыху стаўку рэфінансавання», — сказала Надзея Ермакова. На думку кіраўніка Нацбанка, рэзкае зніжэнне стаўкі рэфінансавання цяпер з'яўляецца неметазгодным.

Грашовая-кредытная палітыка ў Беларусі будзе заставацца жорсткай, заявіла старшыня праўлення Нацыянальнага банка.

Каментуючы рэкамендацыі, якія Міжнародны валютны фонд выказаў адносна грашова-кредытнай палітыкі ў Беларусі, Надзея Ермакова падкрэсліла, што ў краіне захоўваецца жорсткая грашовая-кредытная палітыка.

«Мы пачалі праводзіць больш жорсткую грашовую-кредытную палітыку ў верасні і сёння прытрымліваемся жорсткай грашов

МЯНЕ ГЭТА... ДАТЫЧЫЦА

Дэпутаты Магілёўскага абласнога Савета на чарговай сесіі абмеркавалі працу органаў мясцовага кіравання і самакіравання па папярэджанні гібелі людзей ад знешніх фактараў.

Эфектыўнасць такой працы прызнана недастатковай. Гэтая выснова падмацавана статыстыкай — суровай, але павучальнай.

Летась у Магілёўскай вобласці загінулі ад знешніх фактараў 1788 чалавек. Шакіруе лічба самазабойстваў — 269 чалавек. Ад атручэння алкаголем памерлі 306 грамадзян. Астатнія фактары — вада, агонь, механізмы і аўтамабілі, і ўсё гэта зноў-такі «паліта» алкаголем. На пажарах загінулі 146 чалавек, на вадзе — 95 (крыху алтымізму — выратавалі 360), у ДТЗ — 139, на вытворчасці — 27.

Старшыня Магілёўскага аблвыканкама Пётр РУДНІК прызнае, што лічыцца пужаючым. Кіраўнік вобласці адразу нагадаў пра апошні выпадак у Асіповічах, які шакіраваў усіх. Трое малых дзяцей разам з мамі загінулі на пахарах у прыватным доме. Гэта вялікая трагедыя.

Усё сведчыць пра тое, што мы ў грамадстве ў дачыненні да асоб, якія выдзюць асацыяльны лад жыцця, не проста знізілі планку, а нават увогуле пра іх забыліся, — падзяліўся сваім поглядам на праблему старшыня аблвыканкама. — Ходзіць божж на вуліцах, ну і што? Маўляў, мяне гэта не датычыцца. Мне падаецца, што абьякаваць у гэтым пытанні — галоўная праблема, на якую я хачу звярнуць увагу дэпутатаў. Толькі сумеснымі высілкамі, калі грамадства пачне змагацца з праблемай, калі ўсе і кожны будзе рабіць заўвагі і рэагаваць на тое, што адбываецца навакол, мы зможам радыкальна паменшыць колькасць і пажараў, і іх ахвяр.

Старшыня Магілёўскага абласнога Савета дэпутатаў Уладзімір ПАНЦЮХОУ таксама назваў тэму сесіі забядазённай. — У мірны час людзі не павінны гніць. А яны, на жаль, гніць — на дарогах, на вадзе, на пажарах, на працоўных месцах, — канстатаваў ён.

Праваахоўныя органы робяць сваю справу, і робяць добра, але адказнасць за гэта павінны неслі не толькі спецыяльныя навучныя людзі ў форме і пагонах.

Так, наші славкі гатовы да ўсіх сітуацый, якія могуць здарыцца, — пракаментываў Пётр Руднік. — Але большасць астатніх грамадзян мяркуюць, што гэта іх не датычыцца.

Напружанай застаецца абстаноўка з гібеллю людзей на вадзе: за 4 сёлётыя месяцы ўжо загінулі 13 чалавек, у тым ліку і адзін непаўналетні. Узровень вытворчага траўматызму не ідзе ўніз: за студзень — красавік у Магілёўскай вобласці адбылося 7 няшчасных выпадкаў са смяротным выходам і яшчэ 26 — з цяжкімі наступствамі. Затое ў аўтамабільных аварыях у параўнанні з мінулага годнамі паказчыкамі колькасць ахвяр паменшылася. Менш зарэгістравана пажараў, і менш людзей загінула ў агні.

— Трэба любімымі спосабамі праводзіць прафілактычную

працу! — такое выйсце прапунувала старшыня абласнога Савета. — Усюды — і ў дзіцячых садках, і ў школах, і на прадыпрыемствах. Выкарыстоўваюць сацыяльнае рэкламу. Летась адбылося амаль тры сотні суцэдаў: тут ёсць над чым падумаць педагогам, выхавальнікам.

Увогуле ўсім неабходна выконваць мерапрыемствы па ўмацаванні грамадскай бяспекі і дысцыпліны, па прадукцыйнасці і п'янаста. Іх прымалі і зацвярджалі аблвыканкам і абласны Савет дэпутатаў.

Дэпутаты казалі і пра марудную тэмпы распаўсюду пашпарту пажарнай бяспекі населеных пунктаў: іх цяпер менш за 20%.

На працягу месяца трэба размясціць паблізу вадаёмаў інфармацыйныя стэнды з інфармацыяй пра колькасць тых, хто патануў, устанавіць забараняльныя знакі ў непрыстасаваных для купання месцах. І гэта вельмі актуальна ў сувязі з летнім сезонам.

Аднак і пра перспектыву трэба думаць. Таму да 1 верасня неабходна прывесці ў парадак п'яноне ацяпленне і электраправодку ў дамах тых грамадзян, якія маюць патрэбу ў падтрымцы дзяржавы.

Дэпутаты сумесна з выканаўчай уладай мяркуюць падрыхтаваць свае прапановы ў законадаўчыя акты Рэспублікі Беларусь па зніжэнні алкагалізацыі насельніцтва. У Магілёўскай вобласці ўжо дзейнічаюць абмежаванні па продажы пладова-ягадных танных він. Цяпер дэпутаты рэкамендуюць пайсці далей — забараніць продаж не толькі ў абед з 12 да 14 гадзін, але з 17 гадзін і далей. Яшчэ адна ідэя — правесці лакальны эксперымент на тэрыторыі Бялыніцкага і Шклоўскага раёнаў з забаронай продажу ўсіх алкагольных напояў (у тым ліку і піва) у працоўныя дні ад 12 да 14 гадзін.

Дэпутаты мяркуюць пры фарміраванні бюджэту планавыя сродкі для фінансавання мерапрыемстваў па прадукцыйнасці гібелі людзей ад знешніх фактараў, стварэнні бяспечных умоў жыццядзейнасці насельніцтва.

— На маю думку, сёння ўсе галіны ўлады недастаткова выкарыстоўваюць той патэнцыял, які ёсць, дзяля таго, каб у разы знізіць гібель людзей ад знешніх фактараў, — лічыць старшыня абласнога Савета дэпутатаў Уладзімір ПАНЦЮХОУ. — Гэта датычыцца і органаў мясцовага самакіравання.

Пётр Руднік лічыць, што трэба разгарнуць працу менавіта ў сферы ідэалогіі.

— Мы маем сваю незалежную дзяржаву, сваю судоўную краіну Беларусь і павінны зрабіць усё, каб абараніць сваё і разабрацца з усімі негатыўнымі фактарамі, якія існуюць, — падкрэсліў старшыня Магілёўскага аблвыканкама.

Ілона ІВАНОВА.

...А Ё СПРАВАЗДАЧАХ — ПАРАДАК

Камітэтам дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці падчас праверкі ААТ «Шчучынскі масласырзавод» устаноўлены шматлікія факты адгрузкі ў перыяд з 2009 па 2011 год прадукцыі (сыру, сметанковага масла, сухой сыроваткі) расійскім камерцыйным структурам без папярэдняй аплаты. Перавышэнне ўстаноўленых прэзідэнцкім Указам № 178 тэрмінаў правядзення знешнегандлёвых аперацый дасягала 872 дзён.

На момант заканчэння праверкі на разліковыя рахункі завода не паступіла аплата за адгрузку прадукцыі на агульную суму 47,5 мільёна расійскіх рублёў і 7,5 тысячы амерыканскіх долараў. Разам з тым, да змены кіравання прадпрыемства (верасень 2011 г.) пісьмы з прэтэнзіямі, іскавыя заявы ў суды не накіроўваліся. Пры навуцы пратэрмінаванай дэбіторскай запавычанасці заключалася новыя знешнегандлёвыя дагаворы, дзе не прадугледжвалася папярэдня аплата. Пры парашэнні ўстаноўленых дагаворам тэрмінаў аплаты ААТ ні разу не скарысталася правам прад'яўлення штрафных санкцый.

Адрузка прадукцыі без папярэдняй аплаты, асабліва пры значных сумах пратэрмінаванай дэбіторскай запавычанасці, садзейнічала вымыванню абаротных сродкаў прадпрыемства і прымусіла яго прыцягваць банкаўскія крэдыты. Напрыклад, за 2010 год атрымана 78,6 мільярда рублёў кароткатэрміновых крэдытаў, летась за 5 месяцаў — 28,8 мільярда рублёў. Пры гэтым, каб утаіць сапраўднае становішча справы на прадпрыемстве, у аддзел статыстыкі Шчучынскага раёна прадстаўляліся справаздачы, дзе не адлюстраваліся звесткі аб даўгах за тавары.

Матэрыялы праверкі перададзены ў праваахоўныя органы. Барыс ПРАКОПЧЫК.

БЕЗ МЕЖАЎ

Луганск стаў бліжэй

Пагадненне аб супрацоўніцтве заключылі Мінскі абласны Савет дэпутатаў і Луганскі абласны Савет. Цесныя ўзаемасувязі рэгіёны падтрымліваюць з 2003 года. Менавіта тады было падпісана пагадненне аб гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным і культурным супрацоўніцтве паміж Мінаблвыканкамам і Луганскай абласной дзяржаўнай адміністрацыяй Украіны.

Як адзначыла старшыня Мінскага абласнога Савета дэпутатаў Святлана ГЕРАСІМОВІЧ, дакумент разлічаны на доўгатэрміновую перспектыву і вызначае прыярытэты шляхі ўзаемадзейня рэгіёнаў на дэпутацкім узроўні.

На думку старшыні Луганскага абласнога Савета Валерыя ГАЛЕНКІ, ёсць усё падстава для ўмацавання двухбаковага ўзаемаадносін на розных кірунках. Прынамсі, гадавы знешнеэканамічны таварабарот Луганшчыны складае больш за 12 млрд долараў. Але толькі 1,3% яго прыходзіцца на Беларусь. «І патэнцыял, і магчымасці ў нас значна шырэйшыя», — лічыць Валерыя Мікалаевіч. Лугаўчанам цікавы беларускі вопыт гаспадарання на зямлі, работа аргарнага сектара, перапрацоўчай вытворчасці, новыя абсталяванні і тэхналогіі, якія тут прымяняюцца. Сярод украінцаў карыстаюцца попытам беларускія прадукты харчавання, кар'ерна тэхніка, прадукцыя лёгкай прамысловасці. У Луганскай вобласці ў верасні адбудзецца дзве значныя падзеі: міжнародны інвестыцыйны эканамічны форум, дзе значная ўвага будзе нададзена сельскай гаспадарцы, а таксама святкаванне на дзяржаўным узроўні 70-й гадавіны стварэння падпольнай арганізацыі «Маладая гвардыя». Шаноўны госьць запрасіў прадстаўнікоў Міншчыны паўдзельнічаць у гэтым мерапрыемстве.

У сустрэчы прыняў удзел пасол Украіны ў Беларусі Віктар Ціхану.

— І пасольства, і гандлёва-эканамічная місія пры ім настроены на тое, каб рэзка пераарыентаваць стасункі паміж міністэрствамі і ведамствамі на супрацоўніцтва паміж рэгіёнамі. У канцы мінулага года ў Беларусі пабывалі прадстаўнікі практычна ўсіх нашых прыгранічных абласцей. Але мы пойдзем яшчэ далей, таму што эканамічны патэнцыял краіны скаанцэнтраваны ў асноўным на ўсходзе. Мы прыцягваем да супрацоўніцтва з Беларуссю гэтыя паўднёвыя рэгіёны, і лугаўчане з'яўляюцца тут першапачаснымі», — сказаў прадстаўнік дыплііі.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

НЯДОРАГА І СМАЧНА



Фота: Анастасія КЛЕШЧУКА.

Барыс ПРАКОПЧЫК

Парадаксальна, але факт: расходы на харчаванне дзяцей у Астравецкай гімназіі №1 у параўнанні са студзенем гэтага года скараціліся прыкладна на 30 працэнтаў, аднак харчаванне... стала больш якасным.

— Сапраўды, у студзені на закупку тавараў для харчавання дзяцей у нас затрачана каля 40 мільёнаў рублёў, а ў сакавіку — 24,5 мільёнаў рублёў. Гэта адбылося пасля таго, як арганізацыя харчавання перайшла ад райспажыўтаварыства да сістэмы адукацыі, і мы пачалі закупляць прадукты на прамых дагаворах з вытворцамі, — расказавае дырэктар гімназіі Ірына ЛЯХ. — Пры гэтым порцыі павялічыліся, харчаванне стала больш разнастайным — ёсць два варыянты меню. Прычым цяпер у яго пастаянна ўключаюцца ў належнай колькасці, згодна з нормамі, гародніна, фрукты і сок, што не заўсёды атрымлівалася раней. Кошт жа харчавання застаўся ранейшым ці нават зменшыўся. У нашых планах — палепшыць матэрыяльна-тэхнічную базу сталовай, адкрыць тэм буфет.

Такая ж тэндэнцыя ў іншых установах адукацыі Астравецкага раёна — усё яны ўзялі на сябе арганіза-

цыю харчавання сваіх выхаванцаў. — Цяпер мы самі, без пасрэднікаў ажыццяўляем закупку прадуктаў, заключыўшы дагаворы на іх пастаўку па цэнах вытворцаў і абсталяваўшы склад, дзе захоўваюцца тавары, — значнае галоўны спецыяліст аддзела адукацыі Астравецкага райвыканкама Інаса МІХНОВІЧ, якая курьеруе пытанні харчавання дзяцей. — Нашы партнёры — Ашмянскі мясакамбінат, сельгаскааператывы «Герваты» і «Варняны», СП «Санта Імпэкс Брэст», Лідскі малочнакасервавы камбінат, ААТ «Смаргонскія малочныя прадукты», Смаргонская птушкафабрыка і іншыя прадпрыемствы. Прычым часцей за ўсё тавары дастаўляюцца транспартам гэтых прадпрыемстваў. Для раённага бюджэту пытанне разліку з імі — адно з першачарговых, хаця і здараюцца праблемы са своечасовай аплатай. Тым не менш прадпрыемствы зацікаўлены ставіцца да паставак сваёй прадукцыі ў нашы ўстановы, пастаянна звяртаюцца з тымі ці іншымі прапановамі. Паводле нашых апытанняў, і дзеці, і іх бацькі задаволены зменамі, што адбылося ў арганізацыі школьнага харчавання.

Першы намеснік начальніка ўпраўлення адукацыі Гродзенскага аблвыканкама Вера ГРЫШЭЧКА:

— На арганізацыю харчавання дзяцей ва ўстановах сістэмы адука-

ДЛЯ ДАВЕДКІ:

Бясplatнае харчаванне ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі Гродзенскай вобласці атрымліваюць 49986 дзяцей. З катэгорыі малазабяспечаных, шматдзетных сем'яў, дзцяці-інвалідаў 6130 чалавек забяспечваюцца аднаразовым бясплатным харчаваннем, 4063 — двухразовым і 1514 — трохразовым.

МЕНЮ ДЛЯ ШКОЛЬНІКА

Як зрабіць харчаванне аптымальным па кошце і якасці?

У агульнаадукацыйных школах харчаванне сёння арганізавана чатырма спосабамі. Першы, як на Астравеччыне, здзяйсняецца самастойна аддзелам адукацыі (па апошніх звестках, ім у цэлым па вобласці ахоплены 46% дзяцей), другі — камбінатам школьнага харчавання (Гродна, Ліда, Ваўкавыск, Навагрудак), трэці — спажыўтаварыствамі (4%), чацвёрты — у горадзе Ашмяны (ААТ «Ашмянскі мясакамбінат»).

— Як ж варыянт, на вашу думку, найлепшы? — Напэўна, кожны ўсё ж павінен займацца сваёй справай. Спецыялісты адукацыі — вучыць дзяцей, прафесіяналы ў сферы абслугоўвання — займацца іх харчаваннем. Аднак... Чаму ў Астравецкім раёне адмовіліся ад паслуг райспажыўтаварыства? Усё вельмі проста. Справа ў тым, што кошт прыгатавання абеда фарміраваўся, зыходзячы з 15-працэнтнай гандлёвай надбавкі да кошту прадуктаў і 40-працэнтнай націнкі грамадскага харчавання. Цяпер жа, калі гэтыя накладныя выдаткі выключылі, харчаванне стала

таннейшым і, па сутнасці, у тых жа фінансавых рамках порцы не толькі не скарачаюцца, але і становяцца больш якаснымі. Мяркую, што на сённяшні дзень гэтая сістэма аптымальная.

На ўзроўні аблвыканкама створана міжведамасная камісія па арганізацыі харчавання дзяцей, куды ўваходзяць прадстаўнікі аблспажыўтасюза, упраўлення гандлю і паслуг, абласной санітарна-гігіенічнай службы — і супольна вырашаюцца ўсе праблемныя пытанні. У прыватнасці, зрабіць харчаванне школьнай кім паболей паўнаважным і танным дапамагае раённым аблвыканкамам дапамоце сельгаспрадпрыемствам адукацыйным установам у нарыхтоўцы сельгасгаспадарчай прадукцыі — бязвыплатных пастаўках. Пры гэтым многія з размешчаных у сельскай мясцовасці навучальных устаноў самі вырошчваюць гародніну — на вучэбна-вопытным участку альбо на ўчастках, што выдзяляюцца гаспадаркай. Ёсць нават прыклады, калі яны забяспечваюць не толькі сябе, але і тутэйшыя дашкольныя ўстановы.

Сёння на парадку дня — забеспячэнне харчоблоку нашых устаноў сучасным тэхналагічным абсталяваннем (у прыватнасці, параканвектамамі, мармітамі для падагравання ежы). А што датычыцца варыянтных меню, дык тут многае залежыць не толькі ад раённай сістэмы адукацыі, але і ад сапраўдных выхаванцаў. Калі яны, напрыклад, не зразумюць важнасць гарачай ежы альбо салатаў з морквы, буркакі і свежай гародніны, то і школы не навучныя дзядзі здароваму харчаванню.

РАСКЛАД НА ЗАЙТРА

ЭКАНОМІКУ «РОБЯЦЬ» РЭГІЁНЫ

На мінулым тыдні са старшынямі гарадскіх і раённых Саветаў дэпутатаў сустрэўся намеснік Старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Уладзімір Патупчык.

Наталля КАРПЕНКА

Падобныя мерапрыемствы, падчас якіх адбываецца ўзаемакарны абмен інфармацыяй з прадстаўніцтвамі органаў мясцовага кіравання і самакіравання, — даўно не рэдзкасць для верхняй палаты беларускага парламента. Такі «канал зваротнай сувязі» — добрая магчымасць, каб ведаць настрой людзей на месцах і не выпускаць з поля зроку праблемы, якія іх хвалююць.

Асноўнай тэмай чарговай сустрэчы сталі некаторыя пытанні эканамічнага развіцця краіны на сучасным этапе.

— У 2011 годзе эканоміка Беларусі перажыла вельмі сур'езныя выпрабаванні. Многія так званыя незалежныя эксперты паспяшаліся заявіць, што беларускі шлях развіцця — сацыяльна арыентаваная рыначная эканоміка — зайшоў у тупік. Але ці дастаткова падстаў было для таго, каб рабіць выснову пра недзеязальнасць беларускай эканамічнай мадэлі? Безумоўна ж, не. Дзяржаўная эканамічная палітыка дазволіла стварыць за апошнія дзесяцігоддзі патэнцыял, якога хапае для пераадолення цяжкасцяў, — адзначыў Уладзімір Патупчык. — Сёння мы ўжо можам гаварыць, што адпаведныя захады, прынятыя на дзяржаўным узроўні, дазволілі стабілізаваць сітуацыю. Гэта прызналі нават міжнародныя эксперты, якія ніколі не вызначаліся вяртаюцца да нашай краіны. У канцы красавіка спецыяльны рэйтынгавы агенства Standard&Poor's перагледзелі прагнозы па суверенным рэйтынгу Рэспублікі

Беларусі і крэдытным рэйтынгу беларускіх банкаў, вызначыўшы яго стабільным (замест ранейшага негатыўнага). На іх думку, у хуткай перспектыве Беларусь можа справіцца з фінансаво-эканамічнымі праблемамі і абавязальнасцямі па даўгах.

Цяпер вельмі важна не проста захаваць гэтую стабільнасць, а перайсці да новай якасці эканамічнага развіцця, падкрэсліў Уладзімір Патупчык. Як вядома, асноўныя кірункі, у якіх мы павінны рухацца, вызначаны ў Праграме сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2011—2015 гады. Там прадугледжаны ўсё мэталы арыенціры — як валовыя, так і якасныя. Але на што трэба звярнуць асаблівую ўвагу? І арыенціры, і паказчыкі разлічаны, зыходзячы з неабходнасці збалансаванага развіцця краіны. А значыць, яны ўзаемадапаўняюць адзін аднаго. Таму задача заключаецца ў дасягненні ўсіх заплаваных параметраў, у захаванні балансу колькасці і якасных паказчыкаў.

Сёння можна ўжо прааналізаваць стан справы ў нашай эканоміцы па выніках за першыя 4 месяцы года і зрабіць пэўныя высновы. Напрыклад, першышню за апошнія дзесяць гадоў краіна выйшла на станоўчае сальда знешнегандлёвага абароту: мы прадалі за мяжу больш, чым там купілі. І гэта, падкрэсліў намеснік Старшыні Савета Рэспублікі, сапраўднае дасягненне, бо праблема суданосін імпарту і экспарту была «каменем спатыкнення» для ўсёй нашай эканомікі, мы доўгі час не маглі дабіцца такога выніку.

Рост валавога ўнутранага прадукту за азначаны перыяд не дацягнуў да прагнознага паказчыка і склаў 2,9%. Затое тэмпы росту прамысловы і сельгасгаспадарчай вытворчасці, прадукцыйнасці працы, удзельнага вагі адгрузжанага інава-

цыйнай прадукцыі апырэдзілі глаўнозныя паказчыкі.

Разам з тым, адбыўся, на жаль, і іншы рост — ажно на 13,7% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года вырасла энергаёмістасць валавога ўнутранага прадукту. Тое, што неабходна было абавязкова зменшыць, мы павялічылі, прычым каласальна. Стратныя прадпрыемствы хоць і стала менш, аднак іх колькасць не дадае аптымізму: 208 суб'ектаў гаспадарання працуюць у адмоўнай рэнтабельнасцю (амаль кожнае 10-е прадпрыемства краіны). Знізілася актыўнасць інвестараў — амаль на 16% зменшыліся аб'ёмы інвестыцый у асноўны капітал, хаця неабходна было іх павялічыць, бо гэты паказчык з'яўляецца адным з вызначальных для развіцця эканомікі.

— Накш кажучы, нягледзячы на стабілізацыю сітуацыі, нам пакуль не ўдалося дасягнуць устойлівага балансу ў развіцці эканомікі, — канстатаваў Уладзімір Патупчык. — Эканоміка дагэтуль застаецца занята матэрыяла і энергаёмістай, а значыць, наша прадукцыя не заўсёды можа вытрымліваць канкурэнцыю з імпартнымі таварамі. Менавіта на гэкія моманты павінны звяртаць увагу кіраўнікі на месцах.

Увогуле, эканоміку краіны фарміруюць рэгіёны. Зразумела, што ў іх розныя «стартыяе магчымасці» для фарміравання сваіх эканамічных паказчыкаў, таму не дзіўна, што ў структуры валавога ўнутранага прадукту найбольшая удзельная вага належыць гораду Мінску, дзе засяроджана значная колькасць прамысловых і гандлёвых прадпрыемстваў. Тым не менш тэмпы росту валавога прадукту ў рэгіёнах таксама характарызуюць ступень іх актыўнасці і эканамічны патэнцыял.

Напрыклад, за студзень—краса-

вік тэмпы росту валавога рэгіянальнага прадукту ў Брэсцкай вобласці знізіліся, а яго аб'ём не дацягнуў да леташняга аналагічнага паказчыка. На гэтым фоне ўраджаюць вынікі Віцебскай вобласці, дзе валавы рэгіянальны прадукт вырас на 22,2%. На Віцебшчыне забяспечана і сям'я вялікая ўдзельная вага адгрузжанай інавацыйнай прадукцыі, а таксама найменшы ўзровень складскіх запасаў у адносінах да сярэднямесячных аб'ёмаў вытворчасці. Для Брэсцшчыны ж характэрныя найменшая удзельная вага інавацыйнай прадукцыі і значна большы ўзровень складскіх запасаў. Акрамя гэтага, у Брэсцкай вобласці самыя нізкія тэмпы росту прадукцыйнасці працы (ніжэй, чым у мінулым годзе) і самая высокая удзельная вага стратных прадпрыемстваў.

— Прычына падобных вынікаў у Брэсцкай вобласці відавочная — недастатковы ўзровень інвестыцый у асноўны капітал, — заўважыў Уладзімір Патупчык. І дадаў, што ў цэлым недастаткова збалансаванымі

Юры СЕЛІВЕРСТАЎ, начальнік галоўнага ўпраўлення бюджэтнай палітыкі Міністэрства фінансаў:

— У першым квартале гэтага года ў мясцовых бюджэтах складалася не зусім тыповая сітуацыя, якая стала вынікам апераджальных тэмпаў росту ўласнай даходнай базы. У даход мясцовых бюджэтаў за першы квартал паступіла 5,1 трыльёна рублёў звыш заплавананага ўзроўню. Асноўнай прычынай такога звышпланаванага грашовага «прыходу» стала паступленне больш высокіх плацяжоў па падатку на прыбытак, зыходзячы з пераараліку даплат за 2011 год. Але, па нашай ацэнцы, надалей такі ўзровень даходаў не захавецца. Інакш кажучы, іх рост з'яўляецца эпідэмічным. Таму звышпланаваныя даходы, якія паступілі ў мясцовыя бюджэты ў 1-м квартале, неабходна выкарыстоўваць вельмі эканомна, выключна на першачарговыя патрэбы. Расходы ішага кіталту — на капітальныя будаўніцтва ці добраўпарадкаванне — не павінны пераважаць у мясцовых разліках. Праз некаторы час можа ўзнікнуць сітуацыя, калі бюджэтных сродкаў будзе недастаткова для пакрыцця першачарговых абавязальнасцяў (а менавіта для выплаты зарплатаў, расходаў на ЖКГ і транспарт, пагажэння даўгоў і г.д.). Тым больш што, па папярэдніх ацэнках, у даход рэспубліканскага бюджэту сёлета можа недапаступіць каля 5 трыльёнаў рублёў — на прычыне зніжэння на 3% падатковай нагрукі на прадпрыемствы. Пачынаецца эканоміць і ашчадна ставіцца да фінансавых рэсурсаў ужо цяпер.

па тых ці іншых параметрах з'яўляюцца «эканомікі» ўсіх рэгіёнаў, акрамя г. Мінска. Так што, нягледзячы на агульную эканамічную стабілізацыю, сітуацыя са збалансаванасцю колькасці і якасных паказчыкаў развіцця вымушае чакаць лепшага. Як і стан справы ў інвестыцыйным асноўным капітал.

— Хачу нагадаць, што сітуацыя на месцах з'яўляецца важным крытэрыем для інвестараў — айначынны і замежных. Таму задача мясцовай улады, у тым ліку Саветаў дэпутатаў, фарміраваць у рэгіёнах — на прадпрыемствах і ў працоўных калектывах — прывабны інвестыцыйны клімат. Будучы інвестыцыі — будзе і развіццё, — сказаў Уладзімір Патупчык.

Увогуле, падкрэсліў ён, перавагу атрымліваюць арыентаваныя на мясцовую сыравіну і імпартазамалшчэнне праекты, якія «праісаньы» ў малых і сярэдніх гарадах і маюць высокі ўзровень рэнтабельнасці, прадукцыйнасці працы і зарплатаў.

ЛІСТ...

...Я РОС У НЯДБАЙНАЙ СЯМ'І

і не даваў ніякіх надзей,

што з мяне атрымаецца добры чалавек

Мой бацька памёр, калі мне было шэсць гадоў. Маці, я і двое маіх братоў засталіся жыць у бабулі па бацькавай лініі. Некалі яна была пазбаўлена бацькоўскіх правоў, але ж цягнулася да сваіх сыноў, падтрымлівала з імі сувязь. З маім бацькам яны жылі ў адной хаце.

Два гады пасля ягонаў смерці мы, можна сказаць, яшчэ не перабіраліся. Найгорай было, калі маці, атрымаўшы пенсію па страце кармільца, купляла гарэлку і з бабуляй яны пачыналі піць. Праз нейкі час усе грошы заканчваліся і нам не было чаго есці. Тады мы, дзеці, ішлі збіраць пустыя бутэлькі (у тым ліку ў цягніках) і здавалі іх. Потым куплялі хлеб, макаронны хутка прыгатаваныя...

Такое бядотнае жыццё звяло нас з сябрамі па няшчасці — гэта значыць, з дзецьмі з іншых нядбайных сем'яў. Пад іх уплывам мы пачалі курчыць, выпіваць, нюхаць клеі. Першае мне зусім не спадабалася, другое — яшчэ так сабе (хоць алкаголь я цяпер на дух не пераношу). А вось ад таксікаманіі мне прыйшлося лячыцца. І сказаць пра гэтыя хваробы я магу толькі адно: калі сам па-сапраўднаму не зачохаш ад іх пазбавіцца, калі не ўпрэжся рукамі і нагамі — канцы: аніякія дактары табе не дапамогуць, не вылучаць, так і прападзеш...

Выпісаўшыся з «Навінак» (гэтая назва ўсім больш знаёмая, чым Рэспубліканская клінічная псіхіятрычная бальніца), я даведаўся, што аднапакаёвую кватэру, якая была ў бабулі, яны з маці прадалі. Тут жа знайшоўся «памочнік», які вельмі «добра» распараджаўся гэтымі грашыма. Кажучы папросту, дапамагаў іх прапіваць. За электрычнасць пры гэтым не плаціў нічо. Запачынаецца была каля 500 тысяч рублёў, таму святло нам проста адключылі. А далей...

На тую Радаўніцу мы ўсе разам схадзілі на магільку да бацькі, прыйшлі дадому, і маці, пакінуўшы нас на бабуню, пайшла да сям'яроўкі. Ні ў той дзень, ні ў другі, ні праз тыдзень яна не вярнулася. Мы не ведалі, што думаць. Потым схадзілі да той сяброўкі, але яна таксама не сказала нам, дзе мама. Пацяяла толькі, што сама наведзе яе і скажа, што мы прыходзілі.

Так мы сталі жыць з бабуляй. У нас не было святла і газу. Ежу гата-

валі ў печы. Дроў таскама не было і таму мы палілі што дзевядзецца, у тым ліку — адзенне, абутак. А яшчэ нам дапамагалі суседзі. Больш за ўсёх непакоілася (светлая ёй памяць!) Соф'я Іванаўна Курпэева. Яна купляла нам прадукты, бывала — варыла есці і мыла адзежу. Бабуля часам таксама старалася, клапацілася, але ж нас было трое, а ёй — ужо шмат гадоў. Таму зарабляць хоць нейкія грошы яна не магла, часам хадзіла па сметніках, прыносіла рэшткі ежы. І мы, здаралася, гатавалі (абваралі) яе і елі. Нам нават смачна было.

У школу я наведваўся не вельмі часта, урокі рабіў пад свечкай, папшовасць была адпаведная. Да таго ж я заўсёды хадзіў у брудны адзенні, ад мяне, мякка кажучы, непрыемна пахла. Таму ў класе ні хто не хацеў са мной сябраваць, а настаўніца часцяком ставіла мяне пасярод класа і сарамаціла, хоць я і не ўпэўнены, што быў сапраўды вінаватым, бо не ўсё ж тады залежала ад мяне.

Пасля падобных вывалчак ад школы мяне зусім адварнула. Я пачаў прапуськаць заняткі. Мяне, лічы, сілком перацягвалі з класа ў клас... Так было ў пачатковай школе. Нічога не змянілася і ў сярэдняй. На мяне, можна сказаць, махнулі рукою: я быў з нядбайнай сям'і і не даваў ніякіх надзей, што з мяне атрымаецца добры чалавек.

Але ж бясконца так працягвацца не магло. Тая ж суседка Соф'я Іванаўна патэлефанавала, мусіць, у аддзел адукацыі, і адтуль прыехалі нейкія людзі. Майго малодшага брата яны забралі ў школу-інтэрнат для дзяцей з парушэннем маўлення (ён там ужо вучыўся). Параілі і мне перасяліцца ў прытулак. Я падумаў, што горай там быць не павіна, і пагадзіўся. У той жа вечар ад сужыцеля з'явілася маці і папрасіла, каб я не ехаў, але я настаю на сваім.

Тады мне было 10 гадоў, і якраз з гэтага ўзросту ў мяне пачалося іншае жыццё. Пасля 6 месяцаў у прытулку мяне адправілі ў санаторную школу-інтэрнат і ўжо адтуль забралі ў прыёмную сям'ю. Маю новую маму завуць Зоя Іванаўна. У яе на той час было трое ўласных дзяцей. Я быў чацвёрты, што хутка назваў яе мамай і каго яна назвала сыном...

Мая новая сям'я жыла (і дзякаваць Богу жыве!) у тых самых мясцінах, дзе і ранейшая. Таму я вярнуўся ў тую ж самую школу і ў той жа клас. Сустрэлі мяне вельмі насцярожана. Але ж калі даведаліся, што ў ранейшай сям'і я болей не жыву, адносіны пачалі мяняцца

да лепшага. У маім дзённіку сталі з'яўляцца добрыя адзнакі, са мной пачалі сябраваць аднакласнікі. Я разумеў, што ў жыцці дзяцей вельмі многае (а магчыма, і ўсё) залежыць ад іх сячылнага паходжання. Гэта значыць, калі твае бацькі гультаі ды п'яніцы, то і да цябе стаўленне будзе такое ж: сын алкашоў — алкаш...

У новай сваёй сям'і я пражыў 4 гады, падрос. Мама хацела, каб я стаў урачом — лчыць людзей ці хаця б жывёў, але потым мы спыніліся на прафесіі настаўніка пачатковых класаў са спецыялізацыяй «англійская мова». Я паступіў у педагагічны каледж і хачу сказаць, што ў выбары прафесіі мы не памыліліся. Мне вельмі цікава вучыць дзяцей пісьму, паводзінам, павазе да старэйшых, любові да ўсяго жывога... Я атрымліваў задавальненне ад гэтай працы, мне здаецца, што гэта — маё, бо адчуваю, што дзеці паважаюць мяне, слухаюцца, ім цікава са мной і весела. Мне з імі таксама. А калі нехта і пасмеяцца з таго, што хлопеч, мужчына — і раптам настаўнік (а тым больш пачатковых класаў), то і няхай... Абы не паплакаў.

...За чатыры гады навучання ў каледжы ў маім жыцці было рознае. Але ж найболей хвалявала размеркаванне. Згодна з законам дзеці-сіроты накіроўваюцца туды, дзе за імі захавалася нейкае жыццё альбо чарга на яго. Аднак вяртацца дадому, дзе паміж «адседкамі» жыве старэйшы брат, не хацелася, бо я ведаў, што па-чалавечы там жыць не ўдасца.

Адміністрацыя каледжа, што называецца, пайшла насустрач: мяне размеркавалі ў Мінскі раён. Я ведаў, што там будучы праблемы з жыллём, з так званай прапайскай, але ж упэўнены, што свет не без добрых людзей: калі буду старацца сам, то мне дапамогуць.

А пакуль я на практыцы. Прычым — у сваёй школе, у сваёй самай першай настаўніцы. Прайшло шмат часу, і я не ведаю, ці памятае яна, як ставіла мяне пасярод класа, як выгаворвала, што брудны, што неахайна апрагнуў.

Цяпер я адносіны да вучняў ужо змяніліся. Яна дапамагае дзецям з маладзяміспечаных і нават нядбайных сем'яў. Магчыма, разумее, што і з гэтых малых, калі паклапаціцца, калі пастарацца, калі своечасова і хоць трохі іх падтрымаць, можа вырасці нешта людскае... Як вырасла, здаецца, з мяне. Але ж на гэтым гісторыя майго жыцця не заканчваецца. Міне час — напішу яшчэ.

Іван К.

САДОК... БУДУЮЦЬ УСКЛАДЧЫНУ

Недахоп дзіцячых садоў у новых мікрараёнах буйных гарадоў — сітуацыя, тыповая для ўсёй краіны. Ў Віцебск у гэтым сэнсе не выключэнне. Тут, дарэчы, гадоў 18 наогул не будавалі садоў. Цяпер сітуацыя змянілася. Цікава, што ўзвядзенне аднаго з садоў фінансуецца дзякуючы спонсарам. Яшчэ больш цікава, што нават трэст, які будзе сад, таксама ў ліку мецэнатаў. Безумоўна, такі вопыт заслужоўвае перайманне.

Будаўніцтва садка, разлічанага на 230 дзяцей, вядзецца ў новым мікрараёне «Медцэнтр», пачынаючы са студзеня бягучага года. Да гэтага мэр Віцебска прапанаваў кіраўнікам арганізацыі і прадпрыемстваў прыняць удзел у фінансаванні праектна-каштарысных работ і новабудовы. І па горадзе пайшлі чуткі: дзелавых людзей ледзь не

сілай прымушаюць пералічваць грошы на спецыяльна адкрыты банкаўскі рахунак.

— Мы нікога, вядома, не маем права прымушаць фінансваць будаўніцтва. Прытрымліваецца правілаў добраахвотнасці. І вельмі ўдзячны тым кіраўнікам — пераважна недзяржаўных арганізацый — якія пайшлі нам насустрач у гэтым пытанні. Калі была арганізавана сустрэча з імі, яшчэ летас, мы папрасілі перавесці на рахунак новабудовы сярэднямесячны прыбытак, — кажа старшыня Віцебскага гарвыканкама Віктар НІКАЛАЙКІН. — У праграме інвестыцыйнага развіцця Віцебска на бягучы год — больш за 100 аб'ектаў. Плюс дзясяткі аб'ектаў, якія фінансуецца за кошт сродкаў абласной і рэспубліканскай інвестыцыйных праграм. У цэлым на гэтыя аб'екты патрабуецца больш за 203 мільярд рублёў. За гэтыя грошы будуць адрамантаваны, пабудаваны аб'екты адукацыі, аховы здароўя, культуры. Я яшчэ не назваў праграмы «Двары», капітальнага і бягучага

рамонту жылля, якія фінансуецца адміністрацыя раёнаў горада.

За сродкі гарадской казны будуецца другі дзіцячы садок у новым мікрараёне «Білева». Распрацавана дакументацыя на будаўніцтва там жа трэцяга садка і яшчэ адной (другой па ліку) сярэдняй школы. Такім чынам здымаецца праблема з садкамі ў названым раёне. Паралельна вядзецца рэканструкцыя, рамонт і мадэрнізацыя ўстановаў дашкольнай адукацыі, а таксама школ у параўнальна старых раёнах горада.

А вось у «Медцэнтры» садкоў наогул няма. Тым не менш, тут пабудавалі звыш дваццаты шматпавярховых дамоў. Сярод цяпер ужо былых навабудоў нямала сем'яў з дзецьмі, шматдзетных, таму людзі звярнуліся ў гарвыканкам нахонт неабходнасці пабудавання садка. Але ж у бюджэце грошы на гэтыя мэты закладзены не былі. Таму гарвыканкам і звярнуўся да кіраўнікоў прадпрыемстваў і арганізацый: папрасілі прыняць долевы ўдзел, аказаць фінансавую дапамогу ў будаўніцтве садка.

З будаўнікамі ўлада адразу дымовілася не «накручваюць» цэны, не прымяняць «зімовыя» накруткі і гэтак далей. Але ж як пры гэтым у поўным меры атлачваць працу тых, хто будзе? У выніку будаўнічы трэст № 9, які з'яўляецца генеральным падрядчыкам аб'екта, узяў банкаўскі крэдыт — аж 500 мільёнаў рублёў, каб патраціць на ўсе вылаты рабочым...

Паводле слоў мэра, дэпутаты гарадскога Савета не засталіся ў баку ад будаўніцтва садка: прынялі рашэнне выдаткаваць з гарадскога бюджэту 990 мільёнаў беларускіх рублёў. Такім чынам, улада таксама цяпер бярэ ўдзел у фінансаванні. Запланавана здаць аб'ект пад ключ ужо сёлета. Усім мецэнатам пры першым патрабаванні ў гарвыканкаме гатовы прадставіць поўную справаздачу нахонт таго, каля патрачаны іх укладанні. Адказныя асобы не ўтойваюць, што прыцягваюць мецэнатаў і для ўзвядзення іншых аб'ектаў. У прыватнасці, новага заалагічнага сада.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ЗВАРОТ У РЕДАКЦЫЮ

Што ўтойваюць могілкі?

«Усяго за 45 кіламетраў ад Мінска, у Дзяржынскім раёне, на тэрыторыі Негаральскага сельсавета ёсць пасёлак і вёска Клячкі. Там жывуць працавітыя людзі, вартыя нармальнага ўмоў, нягледзячы на тое, што іх месцам жыхарства з'яўляюцца вёска і пасёлак... Вельмі хацелася б зразумець, чаму гэтыя самыя ўмовы жыхарам не прадастаўляюцца. Скажаце, што ў пасёлку дрэнныя дарогі — нічога не скажаце. Усе вуліцы — гэта мешаніна гразі і пяску, а таксама ямы, у якіх стаіць вада. Адна з такіх «дарог» вядзе да самага святога месца — могілак... Іх трэба бацьчы! Сапраўдны «апошні шлях», далей ужо няма куды...»

Той, хто прыязджае сюды на сваёй машыне, адразу губляецца: дзе яе можна паставіць? Ніякага намёку на стаянку, на месца для машын — нават для тых, што прывозяць памерлых. Агароджаны ж могілкі ржавай сеткай-рабціай, якая замацавана на гэтых жа ржавых металічных трубах, а ў некаторых месцах яна і ўвогуле адсутнічае. Смецце даводзіцца скідаць у кучы каля гэтай «агароджы», бо ніякі кантэйнераў там не існуе...»

Старшыня Негаральскага сельскага Савета сабраў мясцовых жыхароў і аб'явіў, што тэхнікі для прыбірання могілак у яго няма: маўляў, хочаце — даводзьце ўсё да ладу сваімі сіламі (!!!). Пра якую вавагу да памяці памерлых можна ў такім выпадку казаць? Вельмі непрыемна ўсведамляць, што нават у такой далікатнай справе ёсць «гаспадары жыцця», якія адмахваюцца ад нас з нашымі праблемамі, які ад надакучлівых мух...»



Фота:Анатоль КІШЭВІЧУК.

вельмі сціплыя магчымаці. Могуць, напрыклад, дамовіцца са старшынёй сельсапрадпрыемства, каб выдзеліць тэхніку на вывоз смецця. Або звярнуцца да лясгаса — каб дапамог высекчы кустоўе. Або сабраць сход грамадзян і прапанаваць ім выйсці на суботнік і прыбраць тэрыторыю могілак. Апошні варыянт, як пераканаўся на ўласным вопыце старшыня Негаральскага сельскага Савета, самы... ненадзейны.

— У нас ёсць могілкі ў вёсцы Паўлаўшчына — якраз побач з трагі М-1. Ну і хацелася, зразумела, каб яны мелі прыстойны выгляд, — расказвае Васіль Рыгоравіч, пакуль мы ходзім па тэрыторыі Клячкоўскага «апошняга прытулку».

— Прызначылі дзень для суботніку, парасклевалі ўсоды аб'явілі... Людзі тэлефануюць: «Можна, дасце нам аўтобус, бо цацка дзеахць...» Не пытанне — знайшоў аўтобус! Але... на суботнік не з'явіўся ніводны чалавек. Вось вам і «кляпчат аб святыхных». У Клячках я таксама прапанаваў жыхарам арганізаваць суботнік, каб прыбраць могілкі. Людзі, праўда, адгукнуліся, прыйшлі і збольшага магільны прыбралі. Але да гэтага ўся агароджа па перымэтры была завалена смеццем. Вывезлі адсюль гэтага «добра» вусем МАЗаў. Хаця ёсць жа спецыяльная пляцоўка для адхоўду, і пра гэта ўсе ведаюць. Але смецце туды не носяць: лянота, за агароджу выкінуць прасцей... А ў кантэйнерах, на мой погляд, мала смецця: пакладуць туды 2—3 вянікі — і ён ужо поўны. Да таго ж для разгрузкі кантэйнера патрэбы дадатковых работнік, якіх і так не хапае.

За карыстанне тэхнікай, якая вывозіла з мясцовых могілак адходы, сельвыканкаму выставілі рахунак — 10 мільёнаў рублёў. Гэта

шмат, калі мець на ўвазе, што непасрэдна на добраўпарадкаванне Негаральскаму сельсавету выдзяляецца 50 мільёнаў на год. Зарабіць жа нейкую суму на прадастаўленні рытуальных паслуг немагчыма: за месцы на вясковых могілках сельсаветскага казна не атрымлівае ад грамадзян ні капейкі. У адпаведнасці з законам, кожны чалавек мае права пахаваць сваякоў на сельскіх могілках абсалютна бясплатна, за выключэннем рэзервавання дадатковых месцаў.

— Але хто і калі іх рэзерваваў? Я, напрыклад, такога не ўгадваю, — кажа Васіль Гаркаўчук. — Так што, не з'яўляючыся юрыдычна ўласнікамі (балансаўтрымальнікамі) могілак, фактычна мы ўвесь час аказваемся «краінімі», калі размова заходзіць пра іх санітарны стан.

Васіль Рыгоравіч паказвае дрэва, якое расце непасрэдна каля магіль: з яго ствала часткова зрэзана кара.

— А вось што робіць мясцовыя «народныя ўмельцы», каб дрэва хутчэй засохла і пачало ўяўляць пагрозу для магіль і помніка. І праз нейкі час патрабуюць яго зрэзаць. А як гэта зробіш? Вярхалазы на гэта дрэва ўжо не палезуць, бо знутры яно ператварэцца ў труху і можа ўпаці. І такіх дрэў з абдэртай «па жывому» карой тут шмат. Людзі хочучы кагосьці абхітрыць, а насамрэч дадаюць праблему і сабе, і нам... Я скажаў людзям: «Навошта калечыць дрэва? Вы лепш збярыцеся, 5—6 чалавек, якім яно замінае, скінцеся па 100 тысяч і запрасіце верхалазаў. Яны прыедуць і акуратнеўка яго спілуюць — па квалітэце, зверху ўніз, — бо на моцны знутры ствол можна залезці». Але насельніцтва гэты варыянт таксама не задавальняе. «Вы — улада, вы і піліце!»... — кажуць мне. Адно дрэва спілаваць — мінімум 600 тысяч. Колькі такіх на могілках? Дзясяткі. А ў сельвыканкама, акрамя месцаў пахаваання, праблемных аб'ектаў яшчэ воз і вазок. Дзе на ўсё браць грошы — вось пытанне.

Яшчэ адна праблема, якая з цягам часу абячае толькі ўзмацняцца, — дэфіцыт чалавечага рэсурсу. Сёння ў некаторых вёсках ужо не знайдзеш людзей, якія маглі б выкапаць магільны памерламу. Працаздольныя мужчыны заняты на вытворчасці. А ад тых, хто не заняты, толку мала.

— Выйце? Яно вядома: перадаваць сельскія могілкі на баланс спецыялізаваных жыллёва-камунальных арганізацый, які гэта будзе зроблена ў свой час з водаправодамі і дарогамі ў сельскай мясцовасці, — кажа Васіль Гаркаўчук. — І мы паступова будзем рыхтаваць могілкі для перадачы раённай службе ЖКГ. Ці хочучы камунальнікі збіраць сельскія могілкі? А як вы думаеце? Каму сёння патрэбны дадатковы галаўні боль? Іншая справа, калі адпаведна камунальнай структура будзе ўмацавана — і фінансамі, і тэхнікай, і кадрамі.

Наталля КАРПЕНКА.

Дзяржынскі раён.

...І КАМЕНТАРЫЙ

Што дадаць да гэтага ліста? Хіба пачаць здалёк, — з таго, што ў краіне амаль чатырыста тысяч чалавек знаходзіцца на ўліку ў нарколагаў?... (А колькі «не знаходзяцца»?). Што ў нас на кожную душу насельніцтва (з улікам немаўлят, старых і непітушчых) у 2011 годзе прададзена, паводле падлікаў, больш чым па 13 літраў алкаголю? (Маецца на ўвазе — легальнага, а колькі нелегальнага?) Што лічыць гэтыя пастаянна растуць? Што сярэд пітушчых усё больш жанчын і моладзі наогул? Што асобныя (у тым ліку — маладыя) гінуць? Гінуць у агні, у вадзе, пад коламі машын, ад алкагольных атручэнняў? Што 179 з лішкам тысяч нашых грамадзян (гэта афіцыйна прызнана) хворыя: чытай — пакутуюць ад алкагольнай залежнасці.

Аднак цяпер не пра іх. А пра тое, што вось гэтае слова — пакутуюць (паводле слоўніка — церпяць вялікую фізічную альбо душэўную муку) у дачыненні да іх, відаць, не зусім дакладнае. Бо насамрэч куды больш пакутуюць (і сведчаннем таму надрукаваны ліст) не столькі яны, колькі тыя, хто побач: дзеці і бацькі алкаголікаў, жонкі і мужы (калі яны ёсць і пакуль яны ёсць), браты і сёстры, суседзі, супрацоўнікі — усё (колькасць — незлічона!), чые жыццё (здароўе, настроі, спакой, дабрабыт, сённяшняе і будучае) залежыць ад алкаголіка, ад алкаголікаў.

Колькі іх, такіх вусе залежных? Ніхто не лічыў (ды і як іх падлічыць?). Лічбаў няма. Значыць, быццам няма і праблемы. А між тым... Знаёмая казала (і мела рацыю!): алкаголік — у вёсцы, у пад'ездзе, у калектыве,

а найперш, вядома, у сям'і! — гэта тое ж самае, што загніўшы яблык у скрыніцы: не выдзіліш — ён папсеу (ці нават згноіць!) усе... А выдзіліць... Лёгка гэта сказаць — зрабіць (прынамсі, пакуль), лічы, немагчыма.

Тады што ж застаецца? Паспачуваць тым, хто пакутуе — ад алкагольнай залежнасці і залежнасці ад алкаголіка? Пажадаць сілы тым, хто, як гэтае хлапцо, захоча і зможа ўперціся рукамі і нагамі, каб выратаваць сябе, сваю будучыню? Нагадаць (і тым, хто піва ды віно пакуль толькі каштуе, і тым, хто ўжо ведае іх смак), што выльецца ад залежнасці, лічы, немагчыма — але можна не захварэць... І нарэшце (ці найперш) — падзякаваць прыёмным бацькам, суседзям, настаўнікам, участковым, інспектарам па справах непўналетніх, старшам вёска, старшым сельскіх Саветаў, якія сёння, не маючы магчымаці «выдзіліць той хворы яблык», не даюць загнуць, загнуць здаровым: у тым ліку — падтрымліваюць, бароняць малых, што растуць у нядбайных сем'ях, дапамагаюць ім стаць людзьмі. Насуперак чаканням большасці, насуперак абставінам.

Хто выратаваў аднаго чалавека, той выратаваў цэлы свет.

Валынціна ДОЎНАР.

P.S. Трэба, магчыма, дадаць, што ліст гэты не ааніміны — пад ім ёсць прозвішча хлопца, адрас, нумар тэлефона... Спытала ў яго: «Чаму напісаў?» Скажаў: «Каб людзі ведалі, каб не рабілі выгляду, што праблем там не існуе».

ХУТКА ЛЕТА!

МЕТАДЫСТЫ

Ў РОЛІ АНІМАТАРАЎ

48 пляцовак, на якіх дзеці і падлеткі будуць займацца падчас летніх канікул актыўнымі гульнямі, вызначаны аддзелам адукацыі Гомельскага гарвыканкама.

— Новае — добра забытае старое. У нас гэты вопыт ужо ёсць, — падкрэслівае галоўны спецыяліст аддзела адукацыі Гомельскага гарвыканкама Вольга Антоненка. — Прапануем кіраўнікам гурткоў

і метадыстам сваю працу спланавана так, каб дзецям было цікава. Школьнікі праводзяць шмат часу за камп'ютарам і забываюць пра традыцыйныя гульні на свежым ветры. Вось мы і вырашылі пры дапамозе альтэрнатыўных заняткаў адцягнуць падлеткаў ад віртуальных «стрэлялак» і «монстраў». Да таго ж дзеці, у якіх зашмат вольнага часу, часта знаходзяць для сябе зусім іншыя «забавы». Рухавыя гульні не толькі прыбавяць здароўя, але і адцягваюць ад стыхійных прапаноў вуліцы.

У планах педагогаў — правядзенне разнастайных спаборніцтваў. Для гэтага, прынамсі, будуць выкарыстоўвацца спартыўныя пляцоўкі ва ўсіх раёнах горада над Сожам — футбольныя, валебольныя, баскетбольныя. Ёсць таксама ідэя ўсومпніць бадмінтон, спецыяльныя скакалку, эстафеты, выбівалы, гарадкі, лапту і нават беларускія народныя спартыўныя гульні. Асноўная мэта — зрабіць вольны час падлеткаў і моладзі цікавым і разнастайным.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
 РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15
 ад 17 лютага 2009 года выдана
 Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Установа «Рэдакцыя газеты «Звязда»
Галоўны рэдактар
 КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
Адказная за выпуск КАРПЕНКА Наталля.
 Грамадскі савет: НАВІЦКІ Г.В., старшыня Пастаяннай

камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні; БАЙКОЎ В.М., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце; АЦЯСАЎ А.Я., старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў; СЦЕПАНЕНКА А.М., адказны сакратар Савета

па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Саеве Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь; ПРЭДКА С.У., старшыня Ваўкавыскага раённага Савета дэпутатаў; МАКСІМЕНКА С.А., старшыня Азярыцка-Слабадскога сельскага Савета дэпутатаў Смалевіцкага раёна.
АДРАС РЕДАКЦЫІ: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН: 292 21 03;
e-mail: info@zvzyazda.minsk.by
Газета адрэкавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79.
Тыраж 30.015. **Нумар падпісаны ў** 19.30 29 мая 2012 года.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2012 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Белагпромбанк»

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2011 год	2010 год
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101	5.1.1	699 776,4	364 898,8
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	5.1.2	3 649,5	2 641,7
4	Средства в Национальном банке	1103	5.1.3	7 344 002,4	2 569 961,1
5	Средства в банках	1104	5.1.4	852 117,8	345 453,8
6	Ценные бумаги	1105	5.1.5	2 367 022,9	1 461 456,8
7	Кредиты клиентам	1106	5.1.6	35 987 338,6	24 187 615,0
8	Производные финансовые активы	1107	5.1.7	98,7	9 035,3
9	Инвестиции в зависимые юридические лица		5.1.8	39751,1	2013,0
10	Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица			-	-
11	Долгосрочные финансовые вложения	1108	5.1.9	175 831,1	175 908,3
12	Основные средства и нематериальные активы	1109	5.1.10	1 978 196,9	1 094 669,5
13	Имущество, предназначенное для продажи	1110	5.1.11	1 909,2	2 130,1
14	Депозитарная реестрация			-	-
15	Прочие активы	1111	5.1.12	467 907,6	297 172,4
16	ИТОГО активы	11		49 917 602,2	30 512 955,8
17	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
18	Средства Национального банка	1201	5.1.13	2 303 652,3	5 594 743,6
19	Средства банков	1202	5.1.14	9 112 267,0	4 187 972,7
20	Средства клиентов	1203	5.1.15	20 262 925,6	11 844 833,4
21	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204	5.1.16	8 839 925,0	2 496 766,7
22	Производные финансовые обязательства	1205	5.1.17	7 014,2	4,5
23	Прочие обязательства	1206	5.1.18	572 261,0	196 851,3
24	ВСЕГО обязательства	120		41 098 045,1	24 321 172,2
25	КАПИТАЛ				
26	Уставный фонд	1211	5.1.19	6 603 591,0	5 003 591,0
27	Эмиссионный доход	1212		-	-
28	Резервный фонд	1213	5.1.20	250 207,2	200 273,8
29	Фонд переоценки статей баланса	1214	5.1.21	1 071 806,6	352 430,6
30	Накопленная прибыль	1215	5.1.22	871 677,8	623 277,5
31	Всего капитал, принадлежащий головной организации – банку			8 797 282,6	6 179 572,9
32	Доля неконтролирующих акционеров		5.1.23	227 274,5	12 210,7
33	ВСЕГО капитал	121		8 819 557,1	6 191 783,6
34	ИТОГО обязательства и капитал	12		49 917 602,2	30 512 955,8

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
о прибыли и убытках за 2011 год

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Белагпромбанк»

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2011 год	2010 год
1	Процентные доходы	2011	5.2.1	5 668 138,8	2 651 172,6
2	Процентные расходы	2012	5.2.1	3 860 030,7	1 516 774,9
3	Чистые процентные доходы	201	5.2.1	1 808 108,1	1 134 397,7
4	Комиссионные доходы	2021	5.2.2	456 387,5	298 216,7
5	Комиссионные расходы	2022	5.2.2	87 908,4	57 501,6
6	Чистые комиссионные доходы	202	5.2.2	368 479,1	240 715,1
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	5.2.3	1 853,5	812,1
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	5.2.4	1 657,8	(6 686,3)
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	5.2.5	198 362,6	140 085,3
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	5.2.6	(231 165,9)	(41 919,1)
11	Чистые отчисления в резервы	207	5.2.7	1 185 145,3	845 828,7
12	Прочие доходы	208	5.2.8	416 433,1	300 242,3
13	Операционные расходы	209	5.2.9	887 781,3	558 715,8
14	Прочие расходы	210	5.2.10	92 190,4	52 176,8
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211	5.2.11	398 611,3	310 925,8
16	Налог на прибыль	212	5.2.12	101 580,5	11 981,1
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		297 030,8	298 944,7
18	Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц			6 522,4	13,0
19	Доля в прибыли (убытке) совместно контролируемых юридических лиц			-	-
20	ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			303 553,2	298 957,7
21	Доля в прибыли (убытке), принадлежащая головной организации – банку			302 678,8	298 107,1
22	Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке)			874,4	850,6
23	Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях			-	-
24	Базовая прибыль на простую акцию	22	5.2.13	118	149
25	Разводненная прибыль на простую акцию	23	5.2.14	-	-

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
об изменении капитала за 2011 год

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Белагпромбанк»

№ п/п	Наименование показателей	Символ	Наименование статей капитала							
			уставный фонд	эмиссионный доход	резервный фонд	накопленная прибыль (убыток)	фонды переоценки статей баланса	всего капитал, принадлежащий головной организации – банку	доля неконтролирующих акционеров	всего капитал
1	Остаток на 1 января 2010 г.	3011	3 878 600,0	-	85 504,8	391 268,3	248 313,9	4 603 687,0	1 309,8	4 604 996,8
2	Изменения статей капитала	3012	1 124 991,0	-	114 769,0	232 009,2	104 116,7	1 575 885,9	10 900,9	1 586 786,8
2.1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	298 107,1	104 119,7	402 226,8	1 952,4	404 179,2
2.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	x	114 689,8	(114 689,8)	x	-	x	-
2.3	операции с учредителями (участниками)	30123	1 125 000,0	-	x	(2 356,6)	x	1 122 643,4	x	1 122 643,4
2.4	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	1 125 000,0	-	x	x	x	1 125 000,0	x	1 125 000,0
2.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	(2 356,6)	x	(2 356,6)	x	(2 356,6)
2.6	операции с собственными выкупленными акциями	301233	-	x	x	x	x	-	-	-
2.7	перераспределение между статьями капитала	30125	-	-	-	-	-	-	x	-
2.8	прочие изменения	30126	(9,0)	-	79,2	50 948,5	(3,0)	51 015,7	8 948,5	59 964,2
2.9	приобретение дочернего юридического лица	30127	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Остаток на 1 января 2011 г.	3013	5 003 591,0	-	200 273,8	623 277,5	352 430,6	6 179 572,9	12 210,7	6 191 783,6
4	Остаток на 1 января 2011 г.	3011	5 003 591,0	-	200 273,8	623 277,5	352 430,6	6 179 572,9	12 210,7	6 191 783,6
5	Изменения статей капитала	3012	1 600 000,0	-	49 933,4	248 400,3	719 376,0	2 617 709,7	10 063,8	2 627 773,5
5.1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	302 678,8	721 011,1	1 023 689,9	10 835,7	1 034 525,6
5.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	x	50 008,0	(50 008,0)	x	-	x	-
5.3	операции с учредителями (участниками)	30123	1 600 000,0	-	x	(4 002,9)	x	1 595 997,1	x	1 595 997,1
5.4	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	1 600 000,0	-	x	x	x	1 600 000,0	x	1 600 000,0
5.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	(4 002,9)	x	(4 002,9)	x	(4 002,9)
5.6	операции с собственными выкупленными акциями	301233	-	x	x	x	x	-	x	-
5.7	перераспределение между статьями капитала	30125	-	-	-	-	-	-	x	-
5.8	прочие изменения	30126	-	-	(74,6)	(267,6)	(1 635,1)	(1 977,3)	(771,9)	(2 749,2)
5.9	приобретение дочернего юридического лица	30127	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Остаток на 1 января 2012 г.	3013	6 603 591,0	-	250 207,2	871 677,8	1 071 806,6	8 797 282,6	22 274,5	8 819 557,1

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ
о совокупном доходе за 2011 год

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Белагпромбанк»

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2011 год	2010 год
1	Прибыль (убыток)	301211	3	303 553,2	298 957,7
2	Прочие компоненты совокупного дохода	301212	4	730 972,4	105 221,5
2.1	В том числе: переоценка основных средств	3012121		639 565,7	101 137,4
2.2	переоценка незавершенного строительства и неустановленного оборудования	3012122		87 723,8	3 990,1
2.3	переоценка ценных бумаг	3012123		3 682,9	94,0
2.4	переоценка инструментов хеджирования	3012124		-	-
2.5	переоценка прочих статей баланса	3012125		-	-
3	ИТОГО совокупный доход	30121	5.3.1	1 034 525,6	404 179,2
4	Доля в совокупном доходе, принадлежащая головной организации – банку			1 023 689,9	402 226,8
5	Доля неконтролирующих акционеров в совокупном доходе			10 835,7	1 952,4

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
о движении денежных средств за 2011 год

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Белагпромбанк»

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2011 год	2010 год
1	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
2	Полученные процентные доходы	70100		5 062 828,0	2 468 302,8
3	Уплаченные процентные расходы	70101		(3 739 627,2)	(1 471 545,2)
4	Полученные комиссионные доходы	70102		454 298,3	296 758,9
5	Уплаченные комиссионные расходы	70103		(85 102,3)	(55 784,7)
6	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	70104		1 853,5	812,1
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	70105		1 657,8	(6 684,3)
8	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	70106		507 203,2	136 919,1
9	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	70107		(215 220,3)	(43 690,0)
10	Прочие полученные доходы	70108		447 551,6	303 831,6
11	Прочие уплаченные расходы	70109		(820 757,8)	(486 585,1)
12	Уплаченный налог на прибыль	70110		(36 073,6)	(12 763,8)
13	Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах – итого	701		1 578 611,2	1 129 591,4
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	70200		(455 059,1)	(1 655 362,9)
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках	70201		(333 140,5)	20 459,3
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	70202		(847 389,9)	(1 021 115,7)
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	70203		(5 904 853,5)	(7 208 711,3)
18	Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов	70204		-	7 985,6
19	Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах	70205		56 624,1	(50 223,5)
20	Потоки денежных средств от изменения операционных активов – итого	702		(7 483 818,9)	(9 906 968,5)
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	70300		(3 315 750,4)	3 033 102,0
22	Чистый прирост (снижение) денежных средств банков	70301		455 655,9	552 404,3
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов	70302		4 154 653,9	3 265 216,5
24	Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком	70303		4 034 136,5	2 274 251,0
25	Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств	70304		-	(33,9)
26	Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах	70305		36 853,5	19 986,8
27	Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств – итого	703		5 365 549,4	9 144 926,7
28	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности	70		(539 658,3)	367 549,6
29	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
30	Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71100		(302 224,8)	(203 083,5)
31	Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71101		1 136,9	7 753,9
32	Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71102		(2 653,1)	(125 000,0)
33	Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71103		-	-
34	Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	71104		-	-
35	Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	71105		-	2,0
36	Чистый поток денежных средств,				

